

# Наша Ніва

П Е Р Ш А Я      Б Е Л А Р У С К А Я      Г А З Э Т А      ISSN 1819-1614

Заснаваная ў лістападзе 1906. Адноўленая ў траўні 1991. Выдавец: Прыватнае прадпрыемства «Суродзічы». Выходзіць штотыднёва, у чацвярткі

9 771819 161008



## Хранатоп: Акрэсьціна

Паэма Алеся Марачкіна «Акрэсьціна» — старонка 3. Турэмны дзёньнік маладафрontaўкі Касі Галіцкай — старонка 6. Так сустракаюць. Фотарэпартаж пра выхад вязняў — старонка 8. Пэгас за кратамі. Нататкі журналіста «НН» Сямёна Печанка — старонка 10.



### Пахаджане

«Кнігарня «Наша Ніва» перавыдала кнігу прылавесьця Васіля Быка «Пахаджане». Наступнай мае выйсці «Сыцяна». Пытайцеся ў кнігарнях і на выставах.

### Адзін з найбагацейшых бізнесоўцаў Беларусі за кратамі

Супрацоўнікі міліцыі арыштавалі старшыню рады дырэктараў Гандлёвага дома «Ждановічы» Яўгена Шыгалава. Яму выстаўленае автнавачаньне ў «злоўжываныні ўладай». **Старонка 16.**

### Тэст для рэктара Шымава

Студэнты 3-га курсу

### У НУМАРЫ

Беларуская дзяржаўная эканамічнага юніверсітэту Людвісі Атакулавай пагражаютъ выключэннем з ВНУ. **Старонка 16.**

### «Фатэрлянд» Пуціна

Пэрыяд, пражыты Пуціным ва Ўсходняй Німеччыне, зрабіў вызначыльны ўплыў на фармаваньне ягоных ідэалаў. У ГДР, як

вядома, дзейнічала шматпартыйная систэма. Піша Віталь Тарас. **Старонка 14.**

### Паэтава месца

Якімі б намерамі ні прыкрываліся ініцыятары пераносу помніка Багдановіча, яны нанесылі балочы ўдар па нацыянальным самапачуцьці беларусаў. **Старонка 2.**

## Нашаніўцы ў Менску

25 красавіка на менскай сядзібе Таварыства беларускай мовы (вул. Румянцава, 13) адбудзеца сустрэча пісьменніцы Наталкі Бабінай з чыгачамі і прэзэнтацыя яе раману «Рыбін горад». Удзельнічаюць таксама рэдактары і аўтары «Нашай Нівы» і ARCHE. **Пачатак у 18.30.**


## Выстава Андрэя Лянкевіча

У кавярні «Сіці Бар» (вул. Куйбышава, 48), працуе выстава фатографа «Нашай Нівы» Андрэя Лянкевіча «Living with Art». Праект паўстаў дзякуючы простай ідэі: прасачыць за лёсам карцін Аляксандра Ўолтнэра і з дапамогай дакументальнай фатаграфіі паказаць, як, з аднаго боку, карціны ўплываюць на сваіх уладальнікаў, а зь іншага — расказаць пра іх уладальнікаў і іх стаўленне да карцін. **Выстава будзе працаваць да 16 траўня.**

## З УСІХ СТАРОН



У Гішпаніі міністрам абароны ўпершыню прызначаная жанчына. 37-гадовая Кармэн Чакон зараз на 7-м месяцы цяжарнасці. У панядзелак яна прымала парад. Усяго ў новым урадзе прэм'ера Хасэ Радрыгеса Сапатэра 9 жанчын і 8 мужчынаў.



## Сольны альбом Вольскага

«Куплеты і прыпевы» можна бысплатна спампаваць на сایце [www.lvolski.com](http://www.lvolski.com). «Я прачытаў, як нейкі дэпутат прапанаваў стэрэлізаваць бамжоў, алкаголікоў і злосных аліментышыкаў», — распавядае Лівон. — Адразу нарадзілася песня «Дэпутаты». Яна і дала ідэю — зрабіць гэткі бруталны трэш-шансон-праект».

[afisha.tut.by](http://afisha.tut.by)

## Магілёў: кантроль за выездамі студэнтаў

Магілёўскі дзяржуніверситет імя А. Куляшова загадвае студэнтам папярэджваць за два тыдні пра паездкі за мяжу. Адпаведны загад № 71 пабачыў сьвет 27 сакавіка. Свае дзеяньні рэктарат абгрунтаваў неабходнасцю «забясьпечыць абарону правоў і законных інтарэсаў грамадзянаў». Незалежныя юрысты рыхтуюць заяву ў прокуратуру з патрабаваннем прыпыніць дзеяньні за гаду й прыцягнуць да адказ-

туту.

**Андрэй Воўкаў, «Наш Магілёў»**

## Вакол заводу гербіцыдаў

Канчатковое раптэньне па будаўніцтве заводу гербіцыдаў у Пухавіцкім раёне прыме ўрад Беларусі. Аб гэтым паведаміла карэспандэнту БЕЛТА галоўная дзяржаўная санітарная доктарка Валянціна Качан. Жыхары раёну працягваюць акцыі пратэсту.

**МБ**

## Паэтава месца

Асабіста Лукапэнка дазволіў прыбраць помнік Максіму Багдановічу з таго месца, дзе той стаяў. Між тым, гэты помнік мае другую катэгорыю ў Сыпісе гісторыка-культурных каштоўнасцяў (шыфр 1a1E404457)... Манументальны вобраз Максіма Багдановіча быў створаны яшчэ ў 1981 г. скульптарам Сяргеем Вакарам. Месца гэтага помніка за 27 гадоў стала цалкам ягоным.

Архітэкторы Леанард Маскалевіч і Юры Казакоў былі саўтарамі скульптара Сяргея Вакара — супраць пераносу. Тады, у 1981 годзе, сэканомілі на дэталях і добраўпарадкаванні. І варта было б давесці справу да канца. Але помніка больш няма на месцы. Яго, цынічна і дэмантратыўна, перанесьлі на іншыя, заведама горшыя месца, такім чынам зынізіўшы ягоны статус.

Раней помнік Багдановічу быў арыентаваны ў бок Сьвіслачы, Верхняга гораду, стаяў на самым съветльым месцы Траецкага гары. А цяпер ён будзе стаяць у глыбокім ценю, тварам да шумнай магістралі, і глядзець на Сувораўскую вучылішча з апчадна адноўленымі надпісамі: «сталин-сталин-сталин»...

Рэзкае набліжэнне помніка да будынкаў сказіць ягоны маштаб. Ён стане дробным на фоне гмаху тэатра, дзе ўсталявалі новыя скульптуры і навакольны дамоў. Спартрэбіца іншы, большы пастамент.

Між іншым, я бачыў праекты рэканструкцыі тэрыторыі вакол тэатру. Там плянуецца паставіць ажно 8 новых скульптурных груп! Дзеля іх нібыта і хочуць прыбраць помнік, каб не ствараць канкуранцій. Там плянуюць зрабіць фантан, чатыры круглыя пляцыкі, пасярод якіх паставіць буйныя скульптурныя кампазыцыі (пакуль не прыдумалі яшчэ якія) і зьбіраюцца скульптурна аздобіць пандусы на лесьвічных маршах перад тэатрам (таксама яшчэ няма ідэяў). Але дэкаратыўная празьмернасць ужо запланиравана. Любы перанос манумэнтаў знакава роўны разбурэньню. Але помнік любімаму паэту нацыі — наагул выключны сымбалль. За 28 гадоў найноўшае гісторыі гэты помнік стаў важным знакам нацыянальнай ідэнтычнасці. Сюды несылі кветкі й на вяселлі й падчас розных урачыстасцяў.

Гэта падзея з чарады жорсткіх заходаў, скіраваных на дэвалівацію знакаў: парапазоў праспекта Скарыны, грамадзкі туалет на месцы дома Караткевіча, адмова называць вуліцы імем Быкава... Заўтра не спадабаецца, як сядзіць Колас на плошчы, ті як стаяць крыжы. Гэта яскравае пасланніе — можна ламаць, перайначаць усё, абы толькі не ўзвышаліся нацыянальныя каштоўнасці. Заўважу, нічога падобнага з помнікамі саветызму ў РБ не адбылося. Нават перайменаванні куртатае вуліцы Берсана выклікала разнос зверху. Якімі б намерамі ні прыкрываліся ініцыятары пераносу помніка Багдановіча, яны нанесілі балочы ўдар па нацыянальным самапачуцьці беларусаў.

**Сяргей Харэўскі**

## Хранатоп: Акрэсьціна

Праз ізалятар на Акрэсьціна прайшлі некалькі тысяч чалавек, пераважна жыхароў сталіцы, асуджаных у палітычна матываваных спрахах, у тым ліку палітычныя лідэры, важакі студэнцтва і ингэлігенцыі. «Паліцічская», як называюць іх бамжы, самагонщицы, выпівочі, што трапляюць туды сама. Графіці «Жыве Беларусь!» можна пабачыць у кожнай камэры. Канвеер добра прадуманага прыніжэння і застрашвання, пропуску праз строй па-сучаснаму, дэмантрацыі сілы і зладжанасці сыстэмы,

«пакінь надзею кожны, хто папаўся», мяккага прэвэнтыўнага аўтарытарызму з прэтэнзіяй на татальнасць, трохмільённага легалізму, які ня мае нічога супольнага з прававой дзяржавай, Акрэсьціна стала знакам часу, як Картуз-Бяроза была знакам польскага акупацыі, а Курапаты — стаўлінскага генацыду. Часу, у якім сілу замяніле пагроза ў ўжыць, рэпрэсіі — пагроза рэпрэсій, 25 гадоў бяз права перапіскі — 10 сутак з правам атрымання перадачаў. У эпоху эрозіі таталітарных практик ізалятар стаў месцам подзвігай бяз лішняга геройства, у эпоху спажывецтва ён стаў месцам, населеным людзьмі ідрі, адхуўленым і асвоенным культурай. Акрэсьціна ў аўтактыве гэтага нумару «НН».

...Жыцьцё ня дужа мяне песьціла.  
О, гэта «мілае Акрэсьціна».

### Алесь Мара. Паэма

І  
Примаў бяз правілаў гульню.  
Дыктата, мянта, амалу.  
Я бачу д'ябла... Сатану.  
Дзьве дзюркі ў носе. Рогі, ляпа.

Примаў бяз правілаў гульню.  
Незамутнёнымі вачымі  
Гляджу на іх. І не ганю...  
Нібы скарыўся гэткім чынам.

Зачыстка. Арышты. Разгон...  
Маё тут топчуць далакопы.  
Замоўк. Зынямеў «Свабоды звон».  
Мы заляглі ў свае акопы.

Такое нам не навіна.  
Я ў эпіцэнтры калатэчы.  
Ідзе сапраўдная Вайна.  
Не адсядзісь, дзед, на печы.



ІІ  
Майстэрня — мой агітплякат,  
А за сьпіной ня брат, а хват  
Ў майм апірышчы съвятym.  
А я стаю між гэтым-тым.

Дзень Волі —  
Үгодкі БНР.  
Спадзей на заўтра...  
А цяпер

Мяне съвідруюць злыя вочы,  
Ня дужа зь імі я ахвочы  
Размовы весьці. Дыялёт...  
Мне не цікава. Бачыць Бог,  
Я не герой. І я ня трусь.  
Ў майбі майстэрні ператрус.

Учэпісты гэбіста-штазі  
Па лесьвіцы кудысь залазіць.  
Хапае книжку Пазыняка,  
І далей цягнецца рука.  
Недаспадобы яму «Глошча»,  
Дождз ж за вакном, што ўносені хвошча.  
Хапун брутальны... Бруд. Мана.  
І гэта, браце, не гульня...

ІІІ  
Ня рады я нязваным госьцям.  
А мент паганы піша штосьці  
Ў казённы ліст слова ня тыя,  
Аднекуль побач панятыя.

Абрабавалі, як маглі —  
Бярэмія лёзунгай, плякатаў,  
У пастарунак павязылі  
І кінулі мяне за краты.  
Назаўтра наш «гуманны суд»  
Судзіў мяне.  
За што?.. Я знаю!  
Наверсе моцны перапуд —  
Для шэсьця нешта я трываю.  
Пра мову пэндзлем напісаў,  
Што БНР для нас як съвята.  
Людзей на плошчу заклікаў.  
Намаляваў дужа багата.  
Партрэты нашых дзеячоў:  
Купала, Колас, Гарты, Цётка...  
Луцкевіч, Тамаш Грыб, Ткачоў.  
Былі ад некага наводкі.  
Яны ў майстэрню прывялі.

ІV  
Дубы спэцназу. Тры ствалы.  
Хоць падай, хоць калом ты стой —  
І ззаду, съпереду канвой.  
За мною варанок зь мігалкай,  
Тры мусары з дубінкай-палкай.

— Мы МУС... Закон.

Мы харашы.  
Працуем тут не за грашы.  
Чытай, мазіла...  
Падліши  
І далей болей не грашы!

...А ў пратаколе тым праклятым  
Напісаны, што крыў іх матам.  
Пляхцерыў падлу, гламазду.  
Сарваў пагон... зь яго звяздзу.  
У галаве якой тут коні?  
Навошта мне вашы пагоны.  
Мой сымбаль — Вольная «Пагоня»  
І бел-чырвона-белы съцяг.  
Чытайма далей... Так.  
Працяг.

## VI

Снапамі съцеляць на Нямізе.  
Мэтро праносіца ўнізе  
На плошчы кляськы Якуба.  
Малоцяць нашых  
Жорстка... груба.  
Сядзіць задумліва наш Колас  
І чуцен нам ягоны голас:  
— Браточки мілья!  
Сымонка! Хопіць граць.  
Няўжо вусатага ніяк вам  
Не суняць,  
Каб гэтак каля ног маіх  
Вас гналі і тапталі?  
Няўжо «ТАКОГА» вы асьлепла  
Выбіралі?  
І гэта вы?  
Шаноўны мой народзе!  
Адкуль чужынцы тут  
На вашым агародзе?  
Съяды варожыя!  
Прыблуды топчуць гоні!  
Зьдзек з нашых сымбаляў  
І нашае «Пагоні».  
Міколка! Дзе твая за пазухай  
Граната?  
Што, хлопча, кажаш ты?  
Няшмат нас. Малавата...  
Нічога... Справімся.  
Абыдземся бяз НАТА.

Талаш! Цягні з патронамі  
Сваю цяжкую скрыню!  
Хутчэй гукай ты Цётку!  
Каліноўскага! Скарыну!  
До! Хопіць гнуць перад дурнотай  
Сыпні!  
Ня бойцеся! Ня страшцеся дарма.  
Схаваўся ў Дразды.  
Ты глянь! Яго няма!  
Мне, дзеткі, бачна ўсё тут зьверху,  
З п'едэсталу.  
Хоць нема закрычы.  
Жыцьцё і вас дастала!  
Страх ён ня птах.  
Ня вольная жарт-птушка.  
Нехта залез на дах.  
Ү руках граната, «пушка».

## VII

Запозна... Ночанька закрэсьлена,  
Мяне прывезьлі на Акрэсыціна.  
Прытулак нашай апазыцыі.  
Твар да съціны — мая пазыцыя.  
Гатовы я тут жыць і спаць.  
Ня гэтак страшна — сутак пяць  
Тут есьці кашу, баланду...  
Ганяць па камэры балду.  
Жыцьцё ня дужа мяне песьціла.  
О! гэта «мілае Акрэсыціна!»  
У іх вачах я брыдкі, гадкі.  
Спазнаў Акрэсыціна парадкі.  
Навокал краты і мянты.  
Нарэшце апынуўся ты  
У тым «шматзорачным гатэлем».  
Як нас кармілі!  
Што мы елі!  
Як тыя парсюкі ў загоне.  
Вусач галоўны, хто на троне,  
Баюн РБ, наш дырыжор —

## VIII

Ў жыцьці такога ён ня жор.  
От, каб да нас яго сюды!  
Хоць бы на тры якіх гады.  
Я сеньня ў гэтай рэзэрвациі.  
Ня трэба, «жэншчыны», аваціяў.  
Ня Шчукін я. Тут першы раз.  
Съцяна... Параша-ўнітаз.  
Катлетадзенъ, што працадзенъ.  
Хаджу туды-сюды  
Як цень.  
Ня дні лічу, лічу гадзіны...  
Задумы для маёй карціны...  
Была «Съцяна». Малюю «Дзіверы»  
Перада мною ліст паперы.  
Накрэсьлю ўсё як мае быць.  
І каб, канечнэ, не забыць  
Графіці, надпісы, імёны.  
Хто ў гэтай камэры.  
Праклённы.

## IX

Не заракайцеся дарма:  
Сустрэне кожнага турма!  
На волі, хто рассуне краты,  
І калі ты змагар заўзяты,  
Свабода ў сэрцы  
Наша слоўка.  
Не абміне цябе  
Мянтоўка.

\*\*\*

Пад галаву кулак, далонь.  
Ты не пытайся пра мой сон.  
Які там сон? Параша — трон.  
Навошта нам адэкалён.  
Маіх трэзыненіяў калякы —  
Ў абдымках побач усе бамжы.  
На лёс ня дужа наракай,  
Ня пекла гэта і нярай,  
Ня Ўганда, не Заір, Аўган.  
Мне сыніца «Сыцінгер».  
Ён... наган.  
Над намі лямпа Ілыча.  
Я вылічаю стукача.  
Ён тут, ён побач. Недзе збоку.  
За мною сочыць яго вока,  
Я безі яго ані ні кроку.  
Ён недзе тут, ён недалёка.  
Знаёмы съмех... Прыколы, жарты.  
Не адкрывае свае карты  
Мой летапісец-інфарматар.  
Відаць, што профі, не аматар.  
Нічога супраць я ня маю,  
Амаль за сябра ўжо прымоя.  
Мая адсадка — ён за працай.  
Такі ўжо лёс.  
А як інчай?  
А каб было да месца, ладу,  
Кляне ЯГО, мянтоў, уладу...  
Мой «мілы друг», ты мñe прабач.  
Цябе я вылічыў — стукач.  
Мая пазыцыя. Маўчы.  
Прысьніца падла учачы.

## IX

Я бачыў шмат чаго  
І раскажу вам шмат.  
Мяне судзілі за расейскі мат,

За мой «язык», за «брانь»,  
За «сквернословія».  
Расейскай мовы  
Не ўжываў ні слова я.  
У мове нашай іншы ёсьць праклён:  
Каб цябе пранцы!  
Згінь ты, д'ябла! Вон!  
Каб цябе качка, хлопча, убрыкнула!  
— Ах, ты нягоднік! Йітык... Валацуга!  
— А каб цябе, зараза, валянтоўка!  
Калі ў шкоду Маньчына кароўка  
Паперлася наўпрост, як блуданула,  
Ня чуў, каб што-небудзь расейскае загнула.  
— А каб табе ні імяні, ні званьня, —  
На некага крычала бабця зраньня.  
Біць тваю медзь! Каса не пакляпана.  
Ты што, Ляксейка, захварэў на пана?  
Яшчэ пачуў — пазычылі ў ляха.  
Куды майго звяяла!

Падсыцілка, курва, бляха!  
Ідэрнітвой корань! Дрэнь тут качаны.  
Клялі, ня гледзячы на званьні і чыны.  
— Маць пройбу з зайбаю!  
(У гневе быў Антон), —  
У нашай лаянкі

Такі адметны тон.  
Свой калярят. Свой шарм.  
Свая адмечіна.  
...Расейскі мат ў расейцаў  
Запазычыў я,  
Калі вусаты ўзаконіў  
«двуязычыя».

І я, бязмоўны, стаў языковатым  
І на чым съвет стаіць  
Спецназ, мянтоў, —  
Крыў матам.

\*\*\*  
На сэрцы шнар,  
Зарубіна.  
Нячутае ўпісалі.  
Прайда наскрэз  
Загублена.  
За гэта ім мэдалі...

Чацьверты дзень... Тэрмін малы.  
Нарэшце я  
Вам апішу, хто побач  
У Акрэсыціна.  
Сусед-падзельнік.  
Мілы твар.  
Да часу гэтага нязнаны.  
Хлапец з Баранавіч.  
Кашкар.  
Мянтамі хутка апазнаны.  
На сутак пяць — ягона «хата».  
Ён для мяне нібы за брата.  
Так ёсьць. Было...  
Так павялося.  
Мой хвост. Мой цень...

Мне так здалося.  
Халодна, зябка, вузка «хата».  
За дэмакратыю мне платы.  
А недзе ж блізка Вільня.  
НАТА.

\*\*\*

Цыгаркаю Кашкар дыміў,  
Смактаў, цягнуў, як тую соску.  
Быў далікатны, не хаміў.  
Жыцьця ня съветлай палоска.

Два алькашы,  
Сінюгі два  
Сюды патрапілі за п'янку.  
Як родны дом для іх турма.  
Чыфір глытаюць гэтак зранку.  
Яшчэ адзін — завуць Талян.  
Канфуцый, Бэндар, Казанова...  
Ён тут як свой. Дружбан-пацан.  
І болей пра яго ні слова.

**X**

Мы ў камэрзы другой.  
Нас лічаць зноў і зноў.  
Тут восем братаноў,  
Шаснацаць рук і ног  
У інвэнтарнай кнізе.  
Наверсе подпіс мой,  
Начальнікаў — унізе.  
Адных адсюль вязуць у ЛТП,  
Хто вёдрамі гарэлку хлещча, п'е.  
Хто там на волі гэтакі бязвольны.  
Ня можа жыць бяз пойла, гары горкай.  
Другіх сюды за бойку пасадзілі,  
Былі ня буйныя. Ня хныкалі, ня нылі.  
Курылі «Прыму», жорстка гумарылі.

**XII**

Каб не забыць,  
Сказаць мне дужа варта:  
Тут у палоне я  
Турэмнага фолк-арту.  
Здарэнныі, факты, анекдоты.  
Наперад знаюць, скуль ты,  
Хто ты.  
З газэты зробяць «аўтамат».  
Соль зь перцам там  
Турэмны мат.  
Як без запалак запаліць  
Цыгарку. Расыплюўцаць краты.  
Як суткамі ня есьці  
І ня піць,  
Быць да канца не вінаватым,  
На блату трапіць у шпіталь,  
На волю высланаць тэлеграму.  
Зрабіць з цыгаркі нож,  
Што сталь,  
І, не выходзячы, у краме  
Купіць вадзяру...  
Сок. Пітва.  
О, то слабы,  
О, то братва!  
Во, Акадэмія навук!  
Якая мудрасць!  
Воля, хватка!  
О, колькі прападае рук  
І за нішто!  
Вось так, мой братка.

**XIII**

Акрэсъціна.  
Ахрысьцілі цябе.  
Маршрут знаёмы —  
Проста на Прылукі.  
Каго яшчэ ў гэтай  
Барацьбе  
Павяжуць...  
І на выкрут руки.  
Тут на сцяне мэмарыяльныі  
Бляск  
Забранзавельных шыльдаў

Нашых вязьняў.  
І чуецца нязвыклы,  
Тупы ляск.  
І нехта нечым аб падлогу  
Бразнуў.  
За кратамі там  
Сэрцы змагароў.  
Юначы дух нязломных  
Маладзёнаў.  
Хай цмок балотны  
Пляжыць зноў і зноў.  
Рунь зелянене...  
І на квецень гоні.  
Мы ўсіх успомнім —  
Не забудзем тых  
Юначых, мудрых, сталых  
Маладых,  
Хто тут за Беларусь  
Прымаў пакуты.  
Ірвай накінутыя хватам  
Путы.  
Вас не забыць...  
Пра вас ідзе гаворка...  
Вінцук, Бяляцкі, зух  
Франак Вячорка.  
Нязломны духам  
Віктар Івашкевіч  
І малады зусім...  
Юнак Зымірук Дацкевіч.  
Той съежжаю прайшоў  
І наш «адзіны»  
А.Мілінкевіч, неразлучнік Іны.  
Я без мэтафараў,  
Кручастых загагулін  
Скажу як ёсьць —  
Пакутнік А.Казулін.  
Ішоў на шчытаносцаў,  
На сцяну,  
Ня мог прыніць падман,  
Хлусыню, ману.  
Яшчэ ня ўсе:  
Яшчэ наш вернік Паша.  
Надзея съветлая  
І перспектыва наша.  
Халодны сівер Севярынца  
Не зильюте.  
Маліту Плойла  
Беларусь пачуе.  
Хто там ня быў,  
Ну, ведама,  
Шчасльчык.  
Галадаваў Хадыка Юра,  
Сіўнік.  
Адчайна разам ішлі  
Бязь лямантут і крыку.  
Давайце прывітаем мы  
І Славу, і Хадыку.

**XIV**

Як «любяць» Шчукіна мянты!  
З ГБ, спіназам ён на ты.  
Яны таксама не ў даўгу.  
На Камсамольскай, на рагу  
Залегла «Плойка» засада.  
Ёй на падмогу тры атрады.  
— Алё... Алё. Я «кастра-7» —  
— Аб'ект на месціце?  
— Не саусем!  
Ён не адзін. Народ. Паслы...  
Во ўжо калёнаю пайшлі!  
— Бярыце жостка Бараду!

Хватайце з «шэсцьця» на хаду.  
— Как слышно? Так...  
Пасьля ўваліце.  
Пры съедках дужа вы ня біце.  
Ірвай кашулю  
на ануцкі.  
Узялі Шчукіна  
пад ручкі.  
О, колькі нашага  
народу  
Ў «гатэлі» гэтым  
кантавалі.  
На дошкі голыя  
кідалі.  
Мазынскі ставіў там  
«На дне».  
Ах, не пашчасыціла  
так мне!  
Куды пазней спазнай  
ніволю.  
А мог бы й Мара  
сыграць ролю.  
Дарогу перабег  
Кішкурны.  
Ён за мяне куды  
«глямурны».  
Як пераскочыш,  
скажаш — гол!  
Ў «Тутэйших» быў  
сапраўдны поп.  
Хоць зълеплены не  
з маскала.  
Фэйс не такі,  
відаць здаля.

**XV**

Сумленьне... Ісціна —  
Святое.  
Пісаў і седзячы, і стоймя.  
Па памяці. Было й з натуры,  
Хапала рознай кліентуры.  
Якія вусы і насы!  
На лысіне тры валасы!  
І ты пабачыць гэта хочаш?..  
Як глянеш, братка —  
Зарагочаш.  
Съяляем — значыць, ёсьць надзея.  
І сэрца ўжо не халадзее.

\*\*\*

Вясна...  
Акрэсъціна, як сон,  
Дзяжкурны да мяне:  
— Свабодны, Мара.  
І я, не захапіўшы парасон,  
Іду праз град паклёпаў.  
Вецер, хмары...

Яшчэ я тут.  
Ды ўжо мяне няма.  
Я разьдзяліў на хвілю  
З тымі долю,  
Каго «прылашчыла»  
Суворая турма.  
Навуся кашы тут.  
На волю, брат,  
На волю!

# Турэмны дзёньнік

Актывістка «Маладога фронту» Кася Галіцкая была арыштаваная на 10 сутак за ўдзел у акцыі ў Дзень Волі 25 Сакавіка. Свой дзёньнік яна пісала ў спэцпрыёмніку—разъмеркавальніку на Акрэсьціна.

## 25 сакавіка, позні вечар

Яскравы ўспамін, баюся, доўга яшчэ будзе прыгадвацца.

Турэмны калідор, ля сцяны стаіць Дацкевіч — рукі на сцяне, ногі на шырэйні плячэй, галава апушчаная... Паўзі яго вядуць мяне — джынсы мокрыя да калена, у ботах хлюпае вада... Ён абарочваецца — бледны, што съмерць, вока адно падбітае — і ціха-ціхен'ка шэпча: «Шчасльва Вам, Касечка...»

І Вам таго ж, Зыміцер.

А іх з Артурам, здаецца, у першую камэру на нач закінулі. Калі мы там былі зімой, там была тэмпература плюс адзін. О-ёй.

## 26 сакавіка

10 СУТАК, А НЕ 15!!!!!!!

І яшчэ — як прыемна, што ўсё ж ня села Атакулава! І Краснова! Так лягчэй ўсё ж.

Будзе дэнс.

Зараз прыгадаю якую-небудзь гісторыю з суду.

**Імбрычак**

**Удзельнікі:**

**Я**

**Аманавец №1**

**Аманавец №2**

Месца дзеяньня: *нейкі кабінэт у судзе, дзе ўсе чакалі прысудаў.*

**Аманавец №1:** Ой, Ніколаевна, ента ты ж, наверное, хорошо беларускую мову знаешь?

Я (думаю, добра, адкажу ўжо): Ну так.

**Аманавец №2:** Ой, а скажи нам какое-нибудь слово, што ми ня поняли...

Я (думаю, ужо цікава): Імбрычак.

**Аманавец №1:** Ой, а што ета?

**Я:** Чайнік.

Пасыля гэтага яны пачалі тыкаць адзін у аднага пальцамі й крычаць: «Ты імбрычак! — А ты — дэбіл! — Падумаеш, дэбіл, а вось ты — імбрычак!!!»

Вось так пашыраеца слоўнікавы запас ахойнікаў правапарадку.

\*\*\*

А зараз — абящаны дэнс :)

## 27 сакавіка

Раніцай да нас на вакно прыляталі гаубы й верашчалі (буркавалі то бок). Я нат прачнulaся ад гэтага. І чамусыці

мы пранесылі печыва й тры шакалядкі, яшчэ адну суну ў мне ў кішэню Артур (Артурык, дзякую!), пакуль стаялі ў калідоры й чакалі разъмеркаваныя, значыцца, прыпасы такія: дафіга печыва й чатыры «Алёнкі» на дзвіюх. Жышь можна. Толькі вось чаму я не такая прасунутая, як Дацкевіч, які з сабою на акцыю сала ўзяў! У мяне розуму хапіла толькі на гігінічныя прыналежнасці.

Час рабіць гімнастыку-скокі (інструктару палымяны прывет!)

**Пра бомжыкі.** На нашым паверсе мые падлогу ў калідоры такія защоканы бомжыкі у расыцягнутым швэдры. Дык вось — выходжу неяк з камэры аддаць



яму съметніцу, а ён выпускае анучу з рук і кажа: «Ой, какіе тут дівчата красівые бывают...»

Ндааа, бомжык, тут і не такія бываюць...

\*\*\*

Прынеслі мне перадачу: Атакулава, я цябе люблю!

Кніжак робіца больш :) Буду начытана жэншчына :)

## 28 сакавіка

Сеньня была такая жахліва халодная ночь, што мы амаль ня спалі. Затое я паспала ад пад'ёму да съяданку (то бок ад шостай да восьмай), і мне прысьнілася лета й кветкі. А яшчэ сеньня пойдзем у душ, ура-ура-ура!

Падсялі да нас нерэальнна прыгожую жанчынку-алькагалічку — Iру з Аўтазу. Расказвае во ціпер, як яна ў адной камэры з аўтакамі сядзела, а яны круглыя суткі маліліся, і бедная Iра ня вытрымала такога вышкану...

Хадзілі ў душ, а я Алёну бачыла! Праз школу, у дзяжкурнай частцы, яна, мабыць, Дашкевічу ці Фінькевічу перадачу прыносіла! Ндаа, яна мяне ледзь пазнала — канечне, у лыжных штанах і чужой ружовай кофтачцы...

Трэба зрабіць гімнастыку-скокі, а то нешта пачынае ўжо ўсё балець... :)

Прынеслі мне перадачу: Краснова, я цябе люблю! У мяне ёсьць ручнік! Чыстая бялізна! Тапачкі! Сыштак зь зёбрамі! I.... КНІЖКІ !!!!

**Пра мянтага.** Адчыніле мент з грукатам дзьверы й гыркае: «Галіцкая, перадачу ідзі атрымлівай!»

Вядзе мяне па калідоры й дубінкай сваёй размахвае: тыпу, герой, злачынцу вядзе, канваір такі круты неймаверна... I тут дубінка ў яго падае на падлогу... Эфект аглушальны проста — на ўвесь калідор рэха... А я так «прызыршельна» на яго глянула й кажу: «Што Вы робіце, гэта ж ня цацка, а сур'ёзная рэч!» Меншык зачырвансіўся, бедненькі, пакрыўдзіўся, наплўна.

## 29 сакавіка

Рана-раненчка прачнулася, зараз мент забярэ швабру й астатні «інвэнтар», паспрабую яшчэ паспаць. Ну чаму я не могу спаць так, як Атакулава?

Знову съілася лета, кветкі, кусты з парэчкамі... Гэта, напэўна, таму што халодна.

Хадзіла да доктаркі, яна мяне пабачыла, схапілася за сэрца: «Ой, не, дзетачка, чаму ты знову да нас?» Асечка таму што выйшла, цёця доктар, не сказала б, што мне дужа да вас хацелася...

Бачыла запіс у мэдыйчным журнале,

знаёмым почыркам: «Здаровы, скаргаў ня маю. Дашкевіч Д.В.» :)

Прынеслі перадачу, аддала палову сокаў нашай бамжысе, сказала — піце за здароўе Атакулавай Маўлюды:)

## 30 сакавіка

Пацяплела! Відаць, на вуліцы вясна :( А мы тут...

Сеньня мне хочацца плакаць, але я ня буду — я ня ўмее.

А Кася сеньня выходзіць, ужо пачала нэрлавацца й хадзіць па камэры. Апошні дзень — заўсёды самы цяжкі, нат калі гэта ўсяго толькі пяць сутак.

Iра распавядае, што ў яе было трох сужыцелі — два Вовы й адзін Колька, дык Вовы померлі, таму што Вовы, а Колька яшчэ жыве, таму што Колька. Такая вось вера ў магутнасць імя. Увогуле, класная жэншчына!

Прынеслі перадачу — Таньчына мама :) «Унесённые ветром» — клас! Буду чытаць пра Скарлет і ўзгадваць сваё шчасльвае нетурэмнае дзяцінства :)

...Кася выйшла... Скарлет ужо на 250-й старонцы, вось такая я апэратыўная... А Iра сказала: «Нічо, сонца, уздвоюх перакукуем!»

## 31 сакавіка

Я адчыніла фортуку, паставіўши бутэльку зь мінэралкай падпоркаю, праз яе — сонейка, у нас у камэры — вясёлка.

Iра зъяляла шкарпеткі (адна шэрага колеру, другая — карычневага, прычым маю падазрэньне, што раней яны абедзьве былі белья, і дзіркі ў іх... ну так, усяго толькі паўсюль...) і кажа: «Вой, якія ў мяне кіпцюры вырасьлі, можна па дрэвах лазіць!» Ноў комэнт. Аддала ёй пару сваіх шкарпетак.

### Пра Iру й мою бібліятэку

**Iра:** А можна я штоніць пачытаю?

**Я:** Ну, канечне, можна, выбірайце.

Калупалася, калупалася, уздыхала, мармыгала штосыці, глядзку — выбрала!

Дзіцячую кніжку «Катя в игрушечном городе».

\*\*\*

Зайтра ў Кіма суд, я хвалуюся

## 1 красавіка

Хей-хо, Iра хадзіла мосьць падлогу ў калідоры й бачыла Фінькевіча :) Яго да доктаркі вадзілі. Я ёй тут ужо натрынду зела пра «Малады фронт» і пра некаторых герояў, дык яна прозвішча запомніла й, пачуўши, звярнула на яго ўвагу. Стопудова вочкамі страліла, а там такая жэншчына — агонь :)

### Отжыг Атакулавай

Калі чалавек бярэ сынікес  
Абмутвае яго скотчам

Бярэ 2-літровую скрыню соку  
Пералівае сок у слоік

Распорвае дно скрыні  
Кладзе туды сынікес  
Заклейвае дно

I передае ўсё гэта ў турму жудасна рэпрэсаванай сястры

То гэты чалавек — ня проста геній!  
Гэты чалавек — АТАКУЛАВА!!!!!!

\*\*\*

Нашыя прыходзілі сустракаць Круткіна, Маўлюда паклікала пад вакном мяне, я крыху высунулася ў фортуку, трymалася за краты, паразмаўлялі. I Насту Лойку бачыла.

А пасля прыйшла «мянтоўская падсыцілка» (c) Iра і сказала: «Ещё раз усьышу — напишу рапорт, будешь ешё 15 суток сидеть, поняла меня??»

Ніякіх навінаў пра суд Кіма ня маю.

Кожны дзень прыносяць перадачы, прычым кожная піша ў заяве, што яна мне сястра — мянты, напэўна, афігеваюшь, колькі ў Галіцкай сёстрай.

## 2 красавіка

Шостая раніцы. Зрабіла ўборку ў камэры, зрабіла гімнастыку-скокі (інструктару прывет!), памыла галаву й напісала на «сцэне» «Пашаны ня плачуць!». На гэтым свае авабязкі на сёняшні дзень лічу выкананымі.

## 3 красавіка

Я зачотна выспалася, бо завязала вочы ручніком, і лямпачка мне не пепашкаджала! Геній!

Сяджу, чакаю, пакуль у душ адвядуць, тут адчыніяюща дзьверы... і мент заштурхоўвае ў камэру Паліну.

Я так і села. Толькі й змагла вымавішь «А Божа ж мой, Паліначка...» 10 сутак за акцыю, прысьвежаную «Дню Яднання», калі расейскай амбасады...

Чаму сядзяць заўсёды адны й тыя ж? Да нас падсялі чатырох амаральных алькагалічак, ну проста страшныя бабы. На кожную іх рэпліку Паліна адказвае пакутлівым позіркам мне ў очы... беднае сонца, як яна адна будзе?

## 4 красавіка, дзень выхаду на волю

Iра выйшла на волю, на развязванье сказала мне: «Прашчай, сонца! Я Кольке раскажу, што з паліціческімі сядзела, ён абзвідуєца!»

...Чым бы заняцца, не могу больш...  
Пайду на вакне павісю...

### Размова

Кася вісіць на вакне, Паліна сядзіць

# Акрэсьціна

З Акрэсьціна выйшлі ўсе асуджаныя за Дзень Волі. Фотарэпартаж Юліі Дарашкевіч.



## Турэмны дзёньнік

**Працяг са старонкі 7.**

на «сцэне»

**Паліна:** Ну й што там на волі адбываецца?

**Я:** Машынка паехала... А над намі хтосьці таксама на вакне вісіць...

**Паліна:** А ты адкуль ведаеш?

**Я:** Да нам на школу хтосьці плюнуў толькі што...

\*\*\*

Шчасльіва, Паліначка, сонца, я прынясу табе яшчэ кнігі і прыйду цябе сустраць, загасі тут іх усіх!!!!

Ну, тыпа, хэпі энд.





Віталій Акімаў.



Прадпрымальнік Віктар Калей.



У съпецпрыемнік прывезлі чарговую партыю адміністратыўнікаў.



Салігорскі маладафронтавец Дзяніс Карноў.



# Пэгас за кратамі

Піша па выхадзе з Акрэсьціна Сямён Печанко.

Парада не заракацца ад жабрацтва і турмы як ніколі і, здаецца, як нідзе, актульная ў сучаснай Беларусі. За кратамі ў любы момант можа апінуцца вядомы мастак, і журналіст.

## Прыеду, калі не пасадзяць

Часам, на шчасце, рэдка, мяне апанаўвае раптоўнае пачуцьцё дурной наканаванасці — хутка здарыцца штосьці малапрыемнае, прынясе клопат. Пры гэтым адчуваеща неадольная перадвызначанасць — такая, што засцяеща толькі чакаць і рыхтавацца.

На выходныя перад Днём Волі я нечакана для сябе выкрай час, каб зьвяздзіць да бацькі абрэзальнік сад, — яблыні летасць адпачывала і сёлета абязцаюць багаты ўраджай. Нешта мяне гняло, што пазней я не пасыплю з абразкам.

Той тыдзень у мяне быў расплянаваны. 25-га пасля працы меўся сустрэцца зь сябрамі, а ў сераду з адным з іх зьбіраліся на футболь. У суботу мае аднагрупнікі меркавалі адзначыць у Горадні пяцігодзідзе выпуск. Па тэлефоне арганізатару сустрэчы я цвёрда паабяцаў: «Прыеду, калі на суткі не пасадзяць».

## Несвабодны тэатар

А ўвечары 25-га, калі на праспэкце да мяне падбег «касманаўт» і пацягнуў у аўтобус, стала не да жарту. На маё «прэсал!» ён мармыгнуў «там разбярэмся». Аўтобус паступова запаўняўся. «Мы ішлі ў тэатар!» — кричалі дзівэ жанчыны, як высыветлілася пазней, гардзенкі. «А чым вам тут не тэатар?» — усыміхнуўся ў пастарунку адзін з затрыманых.

У Маскоўскім РУУСе ўсіх аформілі пад шаблён. Сабралі дакумэнты (маё пасьведчанне ізноў праігнаравалі) і пачалі высывяціць, хто дзе працуе. У маёра, што падышоў да мяне з такім пытаннем, я ўбачыў сьпіс, у якім супраць нашых прозывіччаў быў пазначаны артыкул 23.34. На той момант у нас яшчэ не ўзялі пісьмовых тлумачэнняў і ня склалі пратаколаў затрымання. Пытаныні задаваць бессэнсоўна — канвэр працуе бездакорна: затрымлівае адзін, у пастарунак вязе другі, дакумэнты пераўпісвае трэці, тлумачэнні бярэ чацвер-

ты, пратакол складае пяты, рэчы апісвае штосты, на судзе съведчыць сёмы. У выніку спытаць няма з каго, канцоў не адшукаем.

«Мянушка ёсьць?» — з крывой усьмешкай пытаеміліцыят затрыманага. «Я чалавек, а не сабака, і маю імя і прозывішча», — гучыць у адказ. Крывая усьмешка зьнікае. Сярод затрыманых адзінкі ня мелі вышэйшай адукцыі. Тут былі дзіве сямейныя пары, два родныя браты, съвтар, польскія студэнты з Кракава. А недзе працягвалі весяліца не абіжараныя падпіскай аб няявезльдзе Менцокі.

Старлей, што складаў на мяне пратакол, на мае тлумачэнні заўважыў: «Я б таксама не пагадзіўся з такім пратаколам». Пазней ён са злосцю кінуў, што час яму зваліняцца з дурной працы, ды ісьці на трактарны.

Пачалі апісваць асабістыя рэчы, і стала ясна, што «разъбірацца» ніхто ня будзе.

## Ніякай камэрцыі ды палітыкі

Пераначаваўшы ў халоднай камэры, мы патрапілі ў суд. Па дарозе жартавалі пра нараду судзьдзяў з удзелам Лукашэнкі: «Вось зараз і праверым, ці ёсьць палітыка з камэрцыяй у нашым судзе».

Разъмасыцліся ў вольнай залі. За сыпінамі паселі «съведкі». Падпілкоўнік патлумачыў судовую працэдуру і колькі словаў распавёў пра новы будынак Маскоўскага суду. На рэшту дадаў, што асуджаных на суткі будуць карміць



ЮЛІЯ ДАРАШКЕВІЧ

прывезенымі з рэстарану стравамі. Пачалі выклікаць да судзьдзяў. Першыя вынікі зыдзілі і пасялі сярод людзей кволю надзею — давалі штрафы. Але вось ад судзьдзі вярнуўся прадпрымальнік і старшыня гарадзкой арганізацыі АГП Віктар Калей: 15 сутак. Выклікаюць мяне. У залі прысутнічаюць мая жонка Тацяна, калега Зыміцер Панкавец, адвакатка, праваабаронцы. Судзьдзя выслухоўвае мае глумачэнні, затым Панкайца. Яе цікавіць, зь якой адлегласці я выконваў свой прафесійны абязнак, тое ж пытае і ў Зымітра. Адказваю, што закон дазваляе знаходзіцца сярод удзельнікаў мерапрыемстваў і на несанкцыянаваных акцыях у тым ліку. У залі запрашаюць съведак з боку міліцыі. Зь першых сэкундаў у мяне зьяўляеца ўражанье, што міліцыянта, які бадзёра-зувучана распавядзе пра ўчорашия затрыманьне, я бачу ўпершыню. Задаю яму пытаньні, і гэтае пачуцьцё толькі мацнене: ён не памятае, ці быў у мяне журналісцкі бэйдж (мо з флікерам паблытуў?), я можа ўзгадаць, у які аўтобус мяне цягнуў («в той суматохе трубо было запомнить, кажэться, в первый или в третій»). Насамрэч у другі. Ад яго я даведваюся, што выкрыкаючы антыдзяржакуўня «Ганьба!» і «Жыве Беларусь!», я, «возможно, держал в руках флаг, которым, также возможно, размахивал». Пазней міліцыянт у цывільным, які адводзіў нас да судзьдзі, развее мой сумнені: «Галоўнае, што ён цябе пазнаў».

Другі съведка прынамсі не выказвае задавальненія ад дзея. Ён не вінаваціць мяне наўпрост — «там все кричали, я не слышал, что именно он кричал».

Адвакатка просіць апраўдаць мяне, альбо, калі такое немагчыма, аштрафаць. Мне робіцца съмешна. Але стрымліваюся, каб выпадкова не абразіць Высокі суд.

Праз паўтары гадзіны ў адсутнасці съведак зачыталі вырак: 15 сутак. Судзьдзя прадказальна не знайшла наўгады не паверыць міліцыянтам.

А 19-й да нас далаuchaецца Павал Севярын. Таксама «пятнашка». І таксама судзьдзя Ўнукевіч. Вынік працоўнага дня Маскоўскага суду — 260 базавых велічынёў штрафаў і тройка арыштаваных на 15 сутак за ўдзел у палітычнай акцыі.

## Суседзі, суседзі

Акрэсціна для мяне было як убачаны пасялі прачытаныя кнігі фільм: тут усё знаёмае з аповедаў людзей, што адседзелі на сутках раней. Да нашай тройкі ў 1-ю камэрку хутка далучаюць Зымітра

Дашкевіча і Артура Фінькевіча. У хлопцаў разьбітыя твары, абодва нэрвова мераюць крокамі камэрку. Пазней яны ратуюць нас ад голаду — ім пашчасціла перахапіць у судзе перадачу. Мы ня елі больш за суткі — спосаб прытуліць волю да абароны ў судзе.

Потым нас перавялі на трэці паверх у 20-ю камэрку. Група маладафронтайцаў ды Ільля Богдан, што далучыліся да нас неўзабаве, пасяля кароткіх дэбатаў з новым начальнікам, былі разьведзены па розных «хатах».

У нашай камэрэ засталіся Дашкевіч, Уладзімір Сяргеев, Віктар Калей, Павал Севярын і я. Хутка да нас падсялі «бытавых».

Яша Нодзія, грузін, атрымаў 15 сутак за тое, што ўчыніў на борце рэйсу «Менск—Тблісі» скандал, «Боінг» вярнуўся ў аэропорт. У турме мы ратавалі Яшу ад хваробы пячонкі. Выклікалі хуткую, выпрошвалі ў доктара лекі. Нодзія, як апынулася, меў досьцік авантурных характар, паўжыцця правёў у турмах.

Да турмы прафесійна займаўся гімнастыкай, выступаў за савецкую юнацтвую зборную, колькі гадоў трэніраваўся разам з нашым Віталем Шчэрбам. «Жылі разам, ездзілі адзін да аднаго ў госьці», — з усымешкай узгадвае Яша.

Ён без асаблівай напругі чытае «НН», бо прасядзеў ва Украіне 8 гадоў, мова дlya яго на ціккая. Ад Алесі Маракіна, з якім ён сядзеў пэўны час, ведае пра БНР.

## Год здароўя

Генадзь трапіў на суткі ледзь не ад станка — на ім роба з сымболікай МТЗ. Гену здаў участковы. «Цяпер год здароўя, то нас і ловяць як ніколі», — сур'ёзна кажа дзядзька. Твар яго апухлы, забаралі акурат у часе чарговага запою. Пазней яго адвяzuць у суд, дзе абвесьцяць пра прымусовае накіраванье ў ЛТП на год. Участковы будзе выбачацца і казаць, што на яго цісьне начальніцтва. Год здароўя, што паробіш.

Аляксандра здае жонка. Гэта трэцяя яго ходка ад пачатку году. Ён электрык, рукасты і начытаны дзядзька. Вылепіў з хлеба шахматы і фішки для судоку — японцы, мабыць, былі б уражаныя ад такога ноў-хаў. Саша расказвае гісторыю, як муж жонку адувчыў здаваць яго на суткі. Стаміўшыся ад «гастроляў», дзядзька выгадаў момант, калі сам быў цівярозы, а жонка акурат добра пагуляла зі сяброўкай. Зьеў талерку жончынага баршчу, рэшту выліў сабе на галаву і выклікаў міліцыю. Паспытаўшы прыгодаў на Акрэсціна, жончына больш не здавала сужэнца.

Ці не над кожным трэцім побытавым «пасажырам», што праходзяць праз нашу камэрку, навісае пагроза адпраўкі ў «лётна-тэхнічны полк». Усё праз беспрасветнае п'янства.

## Тры вядра соку і пяць «Белгазетаў»

Неўзабаве прыносяць першыя перадачы. Цяпер сутачнікам дазволена перадаваць толькі штосьці з віраткі, гігінічныя сродкі, сокі, ваду і вітаміны. Хутка ля супрацьлеглай ад уваходу сцяны выстраіваецца батарэя з корабаў з сокам і пляшак з вадой. Штодня ў нас на запашваецца калі 30 літраў самых розных сокаў і нектараў.

Прыносяць і прэзы: газеты і часопісы. Ня ведаючы, хто з кім сядзіць, людзі нясунць усё съвежае. Пад вечар набіраеца 3—5 нумароў «Белгазетаў» ды «Камсамолак». Рэгулярна трапляюць «Народная воля» і «НН». Вялікая реч — ведаць, што цябе падтрымліваюць!

Хоць і не пакідае запозыненая ўжо адчуванье, што лепш бы застацца па-за кадрам. На зъмену гэтаму пачуцьцю прыходзіць іншое — пачынаецца сябе супакойваць, што такі досьцік для цябе, як для журналіста, па-свойму нават карысны і цікавы.

Сваякі і знаёмыя выяўляюць вынаходлівасць, каб перадаць нам якой цыбулі з часніком, а то й ліст. Ахойнікі таксама ня сцяпяць. Адзін асабліва раўніва ставіцца да сваіх абавязкаў — адчыніе ўсе сокі, што пасяля заліваюць у пакете газеты, выкрэслівае запыфраваныя сядоры книжнага тэксту пасланы.

Маёй Тацяне на яе спробы перадаць тое, што дазволена законам, але нібыта немагчыма, зыходзячы з рэальных умоваваў, заяўляюць, што «мы вашага мужа сюды не запрашалі».

Паводле атрыманага Віктарам Калеем пасяля першага арышту з МУС адказу, на Акрэсціна прадугледжаны і спальнікі, і прагулкі, але «пакуль што яны немагчымы з тэхнічных прычынай». Вось і сцяпяць у старым корпусе арыштанты на голых дошках, ды съявіжэйшым паветрам дыхаюць хіба толькі ў лазні.

## Сапраўдныя героі

Кожную новую перадачу, як і зъезды абед ці памыўку ў лазні, Зыміцер Дашкевіч суправаджвае нязменным выразам на трасянцы: «Жызнь наладжваецца». Мяне ўражвае гэты чалавек. Сваёй волій, непахі-

# Пэгас за кратамі

**Праця са старонкі 11.**

снай верай і моцным характарам. Побач зь ім сорамна стагнаць і жаліцца.

Уладзя Сяргеев чакае хуткага суду паводле зімовых прадпрымальніцкіх выступаў. І ўсё адно на чарговай акцыі ідзе ў першых шэрагах.

Віктар Калей, які ў сънежні зьведаў акрэсцінскую дэканту, а ў студзені паламаў не без дапамогі істотаў у цывільнім рэбры, зараджае ўсіх нас аптымізмам.

Праграміст Павал Севярын мае запрашэнны з-за мяжы на працу, але съяздом застаецца тут.

Калі Віктар паказвае мне чарговы нумар «Нівы» і кажа, што я стаў вядомым у съвеце і дома, я не згаджаюся. Я толькі рабіў сваю працу, да познага моманту абараняючыся статусам журналіста, пакуль ня здарыўся банальны пракол (праз колькі дзён я даведаўся

ад адваката, што міліцыянты мелі загад затрымліваць усіх).

Яны, мae часовая суседзі, — вось хто сапраўдны герой, якія тут і цяпер робяць гісторыю гэтага краю.

## Пэгас

Разглядаючы надпісы ў камэры, сярод «Жыве Беларусь!», «Джынс за Свабоду» і «Малады фронт» я пабачыў надпіс «Пэгас». У галаве мільганула думка, што забыў тут, за кратамі, этты канякя-натхняльнік, што і каго ён тут спакушае напісаць, што ўвогуле робіць у краіне, дзе судзьдзі ня ведаюць газеты, у якой дэбютавалі гуру нацыянальнай літаратуры, дзе міліцыя кулакамі і назагамі «абараняе» помнікі паэтам ад ускладання кветак? Успаміны Быкова, наўзі Павіча даў «Жарт» Кундэры, прачытаныя за колькі начэй, упэўнілі, што Пэгас здольны натхняць паўсюль, а кратамі можна пры жаданьні атачыць ня толькі жменьку людзей, але і цэлую

краіну, а то і палову кантынэнту. Толькі, як съведчыць спадарыня гісторыя, няўдзячнай гэта справа.

## Жызнь наладжваеца

За колькі гадзінаў да вызвалення пачала адчувацца нэрвовасць аховы. На вуліцы зъбіраліся людзі, што прыйшлі нас сустракаць. У камэру засялі калія дзясятка дзецикоў. Яны выказвалі рэспект апазыцыі за мадэрнізацыю камэраў і знаёма наракалі на Год здароўя. Развітваліся з намі да 26-га.

На вольным паветры мыне колькі хвілінаў ня слухаліся ногі і язык. «Трымай кветкі, арыштант» — сустрэлі калегі. Пасля кароткай тэлефоннай размовы з бацькам і сустрэчы з Тацянай, я чанчаткова пачаў вяртацца да жыцця.

За два тыдні, што прабавіў на Акрэсціні, у съвеце шмат чаго зъмянілася: Мугабэ прайграў выбары, каштаны выкінулі съвечкі, у Менску пачалі прадаваць дэкандныя прайзныя на чатыры віды транспарту, а піва «Сябар» сталі разыліваць у плястык. Нішто не стаіць на месцы. Зрэшты, так і трэба. Жызнь наладжваеца.

## «Выкryвала антыпалітычныя фразы. Прымушала грамадзян прайсьці да пл. Я. Коласа»

У блогу «Беларускі газават» зъмешчаныя выбраныя цытаты з паказаньняў супрацоўнікаў Магілёўскага атраду хуткага рэагаванья. Месца дзеі — суды пасля падзеі 25 сакавіка 2008 г.

### Міліцыянт Сяргеев, 1976 г.н.

**Адвакат:** Як Вы вызначылі, што гэта было шэсьце?

**Сяргеев:** Люди идут навстречу. Толпа. Много людей.

**Адвакат:** Дык што, хіба людзі па горадзе ня могуць праста ісці, у іх хіба няма права на гэта?

**Сяргеев:** Так у них платки завязаны. Зачем прятать лицо? Надо пресечь.

### Міліцыянт Равуцкі, 1986 г.н.

**Адвакат:** Ці ведалі Вы, што за акцыя ў Менску, якое съвята людзі съвяткуюць?

**Равуцкі:** Какая-то акция. Я не знаю. Позвал командир для отработки.

**Адвакат:** Што Вы мусілі рабіць?

**Равуцкі:** Объект — наша задача.

**Адвакат:** А як Вы вызначаеце свой «аб'ект»?

**Равуцкі:** Орнамент. Повязка.

### Міліцыянт Рыбакоў, 1975 г.н.

**Маладафронтавец:** А куды ж, у які бок мы ішлі? Вы павінны гэта ведаць, бо Вы кажаце, што мы з Вамі стаялі твар у твар?

**Рыбакоў (крычыць у весь голас):** Які твар? Які твар? У мене лицо, а не твар! не

знаю я никакого твара!

### Міліцыянт Таранаў.

**Адвакат:** Якія забароненыя лёзунгі выгуквалі?

**Таранаў:** Ганьба! Жыве Беларусь! Свабоду Мілінкевичу!

**Адвакат:** Мілінкевіч на свабодзе.

**Таранаў:** Не знаю.

### Міліцыянт Сотнікаў, 1980 г.н.

**Адвакат:** Ну вось Вы кажаце, што вось гэтая жанчына (1951 г.н.) ішла на Вас, паводзіла сябе абуральна, крычала, съязжком махала, менавіта яна з тысячнага натоўпу

ўзяла Вашую ўвагу. Як Вы яе затрымлівалі?

**Сотнікаў:** Подошли, очень вежливо попросили ее пройти с нами к автозаку.

**Адвакат:** Ну, і што, яна не абуралася, не супраціўлялася?

**Сотнікаў:** Да нет. Она согласилась.

### Міліцыянт Новікаў, 1985 г.н.

**Адвакат:** Вы кажаце, што съцягі ўбачылі. А якія съцягі, у якім колеры?

**Новікаў:** Бело-голубые. Белые!

**Адвакат:** Якія фразы выкryвала гэтая жанчына (1951 г.н.)?

**Новікаў:** Выкриківала антиполитические фразы. Принуждала граждан пройти к пл. Я. Коласа.

**Адвакат:** Прымушала? Якім чынам? За рукавы цягнула ці як?

**Новікаў:** Нет. Выкриківала.

# «Белтэлекам» вымушаны падзяліца

Адмена манаполіі кампаніі на ўзаемадзеяньне зь сеткамі замежных апэратараду ёсьць абавязковай умовай для ўступлення Беларусі ў Сусьветную гандлёвую арганізацыю.

Міністэрства сувязі ў чарговы разагучыла пляны па дэмманапалізацыі айчыннага рынку электрасувязі. Зъменены датычаць адмены манаполіі «Белтэлекаму» на ўзаемадзеяньне зь сеткамі замежных апэратараду. Гэта ёсьць абавязковай умовай для ўступлення Беларусі ў Сусьветную гандлёвую арганізацыю, падкрэслілі ў міністэрстве. Дзяліца з замежнікамі беларускі манапаліст не съпяшаецца: паводле плянаў дэмманапалізацыі «Белтэлекаму» допуск на рынак замежных правайдэраў павінен быў адбыцца яшчэ ў 2007 г.

Тым часам навырашаным пакуль застаецца пытаньне перакрыжаванага субсыдыванья: за кошт паслугаў,

што прыносяць асноўны прыбытак, Мінсувязі фінансуе стратныя паслугі, у тым ліку разьвіцьцё электроннай сувязі ў вёсцы. Тарыфы на аказаньне паслугаў сувязі пакуль што не даведзены да поўнага сабекошту, бо каб зрабіць гэта згодна пляну да канца году, давядзенца падвысіць іх у 2—3 разы.

У міністэрстве паведамілі таксама, што дэмманапалізацыя рынку электрасувязі ніякім чынам не звязаная змагчымым акцыянаваньнем «Белтэлекаму». Адмена манаполіі не адразу паўплывае на сітуацыю на рынку сувязі, заявіў намеснік міністра сувязі Іван Рак. На яго думку, сітуацыя зрушыцца зь месца, калі зъявіцца інвес-

тар, які пачне разбудоўваць свае сеткі або атрымае ліцензію на ўзаемадзеяньне са стальнымі гульцамі беларускага рынку.

Не адмовілася міністэрства і ад плянай увядзення тэхналёгіі 3G у камэрцыйную эксплюатацыю ў 2009 г. Першы этап ахопіць толькі Менск і Менскі раён. 3G — систэма мабільной сувязі трэцяга пакалення. Характарызующа высакаякасная перадачай маўлення і хуткасная перадачай да-дзеных, што робіць магчымым карысташца мультымэдыйнымі срэвісамі кшталту відэатэлефоннай сувязі. Да слова, тэхналёгія 3G ужо дзейнічае ў Расеі, Украіне і Ўзбекістане.

**Сямён Печанко**

## СЪЦІСЛА

### Туркі хочуць набыць «БеСТ»

Турэцкі апэратор мабільнай сувязі «Turkcell» выканаў намер набыць кантрольны пакет дзяржаўнай кампаніі «БеСТ» — найменш пасыяховага з GSM-апэратараду. Беларускі бок паставіў умову — туркі павінны купіць кампанію цалкам. «БеСТ» перажывае на лепшыя часы: недахон фінансаваньня, скарачэнне колькасці срэвісных цэнтраў, марудны рост абтаненіцкай базы.

### КамАЗ вагаецца

Расейскі канцэрн зъмяніў пляны наконт аўяднаньня з МАЗам. Пра гэта съведчаць зъмены ў структуры капіталу Камскага аўтазаводу. Уласнікі КамАЗу разглядалі трох варыянты разъвіцьця завода: альянс з МАЗам, продаж акцыяў стратэгічнаму інвестару (відавочна, гэтаму варыянту аддалі перавагу) і разъмяшчэнне акцыяў канцэрна на біржы.

### Апэтыты аграрнікаў пагражаютъ некантраліванай інфляцыі

Мінсельгасхарчу настойвае на падвышэньні закупных цэнаў на сельгаспрадукцыю. Бо растуць цэны на энэрганосьбіты і ўгнаенны, у 1,5—2 разы вышэйшыя закупныя цэны ў суседзіі. Калі цэны на сельгаспрадукцыю ўздымуцца больш, чым на 20%, усё можа скончыцца рэзкім ростам інфляцыі. Хлеб можа падаражэць на 31%. Падаражэ мясо, цукар і гарэлка.

### Ану купляй сваё!

Мінгандлю прапануе разгледзець сістэму матэрыяльнага заахвочваньня за продаж айчынных тавараў. Так, у першым квартале ў таваразвароце гандлёвой сеткі доля айчынных тавараў зънізілася на 1,6% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году.

міністэрстве мяркуюць, што выправіць становішча можна, калі заробак працаўцу будзе залежаць ад аўтому рэалізаванай прадукцыі беларускай вытворчасці.

### Расейцы купляюць у Менску 100 кватэраў у год

Паводле інфармацыі Беларускай асацыяцыі «Нерухомасць», замежнікі (пераважна расейцы) штогод набываюць у Беларусі каля 100 кватэраў. Тым часам за першы квартал 2008 г. сярэдняя цена квадратнага метра на другасным рынку жыльля ў Менску зънізілася на 4% з  $1979\$/m^2$  у студзені да  $1904\$/m^2$  у красавіку 2008 г., съведчыць аналітычны цэнтар Realt.by.

### Адмініяцца выключнае права дзяржавы на набыцьцё акцый ААТ

Гэта прадугледжана

Дэкрэтам № 7, які паступова адмяняе аблежаваныні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянэрных таварыстваў, створаных у працэсе разъдзяржаўлення і прыватызацыі. Дэкрэт адмяняе і неабходнасць атрымання згоды прэзыдэнта або абласных саветаў на рэарганізацыю юрыдычных асоб у працэсе разъдзяржаўлення і прыватызацыі прадпрыемстваў.

Будзе складацца пералік рэспубліканскіх унітарных прадпрыемстваў, якія падлягаюць прыватызацыі шляхам пераўтварэння ў ААТ. Дэкрэт здымае забарону на адчужэнне акцый ААТ, за выключэннем тых, што забяспечваюць функцыянованье стратэгічна значных галін эканомікі і (або) іншыя важныя дзяржаўныя патрэбы.

**СП; АФН, «Белорусы и рынок», «Заўтра тваёй краіны», БЕЛТА, «Белгазета»**

# «Фатэрлянд» Пуціна

Пэрыяд, пражкты Пуціным ва Ўсходній Нямеччыне, зрабіў вызначальны ўплыў на фармаваньне ягоных ідэалаў. У ГДР, як вядома, дзейнічала шматпартыйная систэма. Піша Віталь Тарас.

Чым меней часу застаецца да інаўгурацыі новага презыдэнта Ресеi. Дзымітрыя Мядзведзеvа, тым меней сумневаў застаецца адносна вырашальнай ролі, якую будзе адыгрываць Уладзімір Пуціn у будчай канфігурацыі расейскай улады. Аднак пры гэтым палітолагі працягваюць заштата спрачашца. Ці застаненца ў руках Пуціна і сілавікоў уся паўната ўлады пры чыста дэкараторычных ролях презыдэнта і парламэнту? Ці празь некаторы час узынікне сітуацыя дэзвохудзьдзя, якая прывядзе да зацятай барацьбы розных кланаў і груповак паміж сабой з усімі магчымымі наступствамі для дзяржавы?

## «Трабант» і шматпартыйная систэма

I што ўвогуле ставіць на мэце Пуціn, якой бачыць ён палітычную будову Ресеi? А як зьбіраеца будаваць далейшыя стасункі з суседзямі, у тым ліку найбліжэйшымі?

У славутым «пляне Пуціна», які выклікаў шмат іранічных водгукau, на гэтае пытаньне, канечне, адказу няма.

Адказ можа ляжаць у... біографіі расейскага кірауніка. Адзін з найбольш дасыціпных варыянтаў прагучай нядаўна на расейскай службе радыё «Свабода». (Падобныя варыянты, праўда, выказваліся раней у розных блогах у Рунэце). Маладыя гады, пасля школы КГБ, Пуціn правёў, як вядома, у ГДР, дзе да заканчэння 1980-х курыраваў паводзіны нямецкіх студэнтаў, займаючы пасаду дырэктара Дрэздэнскага дому савецка-нямецкай дружбы. Пра ягоныя посьпехі (ці пра адсутнасць такіх) у рэзыдэнтуры ці ў вэрбоўцы агентаў вядома мала. Але на ў гэтым сутнасць.

Той пэрыяд, пражкты Пуціным ва Ўсходній Нямеччыне, безумоўна зрабіў вялікі ўплыў на фармаваньне ягоных палітычных поглядаў і ідэалаў. У ГДР, як вядома, згодна з

канстытуцыяй гэтай дзяржавы, дзейнічала шматпартыйная систэма. Акрамя Сацыялістычнай адзінай партыі Германіі (САПГ), існавалі яшчэ Нацыянальна-дэмакратычная партыя і Хрысціянскі дэмакратычны саюз. Але галоўную ролю ў жыцці ўсходніх Нямеччыны адыгрывала, зразумела, САПГ (ня горш за «Адзінную Расею» сέньня!) на чале зь першым сакратаром партыі Эрыхам Хонекерам. Тым самым, чый страсны пацалунак з Брэжневым на фота прызнаны адным з знакаў тae эпохи.

Яшчэ большую ролю, чым сацыялістычна партыя, у ГДР адыгрывала Міністэрства дзяржавай бяспекі, ті, у скороце, «Штазі». (Ад ням. Ministerium für Staatssicherheit). Са «Штазі» супрацоўнічалі каля 300 тысяч чалавек — прыблізна адзін з кожных пяцідзесяці ўсходніх немцаў. Вядома, «Штазі» наводзілі жах ня толькі на саміх немцаў, але на ўесь свет, разам з КГБ СССР, праводзячы сакрэтныя апэрацыі, у тым ліку за межамі ГДР.

(Нядаўні фільм нямецкага рэжысёра Флярыяна фон Донэрмарка «Жыщё іншых», прысьвячаны «Штазі», у якім адлюстраваная парапаідальная атмасфера страху, выклікаў надзвычайны эмацийны водгук ня толькі ва ўсходніх землях Нямеччыны, але ў Беларусі і ў Ресеi.)

Разам з тым, у параўнанні з Савецкім Саюзам, у ГДР жылося адносна няблага. Дзякуючы пастаўкам таннай савецкай нафты і крыху больш высокай прадукцыйнасці працы, чымся ў савецкіх рэспубліках, там быў і больш высокі ўзровень жыцця. Паездка ў ГДР, дзе можна было затарыцца шмоткамі і таннай парцалянай, лічылася ў Савецкім Саюзе падарункам лёсу. I гэтым падарункам ахвотна, на шырокую нагу, карысталіся ў ГСВГ.

Усходнія немцы любілі і мелі магчымасць смачна паесці, у многіх быў шанец набыць кватэру, танны аўтамабіль «Трабант», паглядзець жаночы кардэбалет «Фрыдырхштатпалас» на гэдэраўскім тэлебачанні. Створаныя для таго, каб адцягнуць увагу тагачаснага гледача ад тэлеканалаў ФРГ, паводле свайго ўзору, асабліва ўзору «гумару» і навязлівасці пралаганды, тыя перадачы вельмі нагадваюць цяперашнія праграмы, што спрэс займаюць расейскі і беларускі тэлеэстэр.

## У чым іх крýуда?

Быў і яшчэ адзін складнік, які варта ўлічаць. Гэдэраўская пралаганда была поўная своеасаблівага патрыятызму. Пры ўсёй непрыхаванай чорнай зайдзрасці да ўзору жыцця, якога дасягнулі заходнія немцы, кіраўніцтва ГДР хвалілася тым, што толькі ўсходнія немцы дасягнулі сапраўднага росквіту духоўнае культуры, да якой Захаду, маўляў, не дасягнула.

Тым ня менш, тэма падзелу Нямеччыны заўсёды прысутнічала ў масавай съядомасці грамадзянаў ГДР. Яны ня проста імкнуліся да аб'яднання з заходнімі братамі. Iх абражала несправядлівасць гэтага падзелу. Чаму ўсё найлепшае — найлепшыя землі, найлепшыя прадпрыемствы, найлепшыя аўтамабілі і наагул усё найлепшае засталося ў Заходній Нямеччыне? То, што пры ўсіх выгодах і дапамозе ЗША заходні немец працаваў у некалькі разоў больш і эфектыўней, чым «осі» — такая думка ім не прыходзіла да галавы. Больш за тое, нават пасля аб'яднання крýуда на заходнікай, у тым ліку і «вэсі», засталася.

Ёсьць таксама нейкая, неус্বядомленая да канца, крýуда былых савецкіх людзей, найперш — расейцаў, на Захад. За вынікі Другой усясьветнай вайны. Перамогу вайне расейскі народ (паводле словаў Сталіна). Пераможныя савецкія войскі ўзялі Бэрлін, захапілі паў-Эўропы, усталявалі на сваіх штыках сацыялізм у многіх краінах, зрабілі іх сатэлітамі. А Заходнія Нямеччына жыла ў жыве так, быццам гэта яна перамагла ў вайне. Прыйчым, разам зъ

яе зацятымі ворагамі, былымі хаўрусьнікамі ССР — ЗША і Англіяй.

Кры́ду перажываў німецкі народ пасыля паразы ў Першай усясьветнай вайне. «Вэрсальскі мір» стаў для яго шокам, бо кайзэр і німецкая генэралы нічога не казалі пра нечуваныя людзкія ды матэрыяльныя страты. Многім немцам здавалася, што Німеччына перамагае на Заходнім фронце (ня кажучы пра Ўсходні), што засталося зусім крыху да перамогі над брытанцамі й французамі. Але ж німцекае войска на той момант было дэмаралізаванае і абяскроўленае... Падпісаньне прыніжальнага для Німеччыны міру ў Вэрсалі бальшыня немцаў палічыла вынікам... зрады сваіх палітыкаў і ўсясьветнай змовы іншых дзяржаваў. А потым у краіне пачалася гіперінфляцыя, беспрацоё, адстаўка за адстаўкай урадаў. Асабліва балюча ўдарыў па Вэймарскай рэспубліцы ўсясьветны эканамічны крызіс 1929 году. Праз чатыры гады, калі да ўлады прыйшоў Гітлер, многія спрактыкаваныя палітыкі прадказвалі, што ягоны ўрад таксама хутка ўпадзе...

Праз сямдзесят з гакам гадоў многія савецкія грамадзяне, у тым ліку палітыкі, будуць шакаваныя абсалютна нечаканым і невытлумачальным распадам ССР. І будуць прыпісваць гэта ўсясьветнай «закулісе» ды «здрадзе» кіраўнікоў КПСС. Сярод шакаваных грамадзянаў быў і Ўладзімір Пуцін, які пазней назаве Белавескія пагадненіні «найвялікшай геапалітычнай катастрофай у гісторыі XX стагодзьдзя». А Віскулі, трэба думаць, сталі ў съядомасці многіх рассейцаў чымсьці накшталт «Вэрсалю» для немцаў.

Хоць менавіта «здраднікам» Ельцыну, Краўчуку і Шушкевічу абавязаныя сваёй сувэрэннай уладай і Лукашэнка, і Пуцін. (З Кучмам адбылася зусім іншая гісторыя.) Безумоўна, мы ня можам ведаць, што канкрэтна маёр КГБ Пуцін думаў пра ГДР альбо пра Німеччыну ўвогуле. Ня ведаєм, як ён успрыняў яе ўз্যяднаныне ў 1990 годзе. Напэўна, без захпалення. Тым больш, што гэта азначала хуткае завяршэнне ягонай без таго небліскучай кар'еры ў савецкай выведцы.

## «Ты ж савецкі...»

Але нейкі вонкавы пасыл — кшталту таго, што ня ўсё ў гісторыі можна лічыць незваротным — ён мог тады атрымаць. Фэдэратыўная Рэспубліка Німеччына — гэта, зразумела, ня колішняя німецкая імперыя. І нават зусім ня блізкая паводле свайго палітычнага ладу да Расейскай Фэдэрэцыі. Але падобна тому, як Беларусь, дзякуючы Лукашэнку, застасцца для многіх духоўным аскабалкам былой савецкай імперыі, гэта колішняя ГДР, у выглядзе нейкага гістарычнага парадоксу, атрымала шанец прывіднага працягу сваёй гісторыі, дзякуючы Пуціну. Як бы Пётра I наадварот: той спрабаваў цынтуць Расею «праз акно» ў цывілізаваную Эўропу, цяперашні кіраўнік прагнে ўцягнуць у сучасную Расею спадчыну німецкага сацыялізму на расейскі ўзор — з карупцыяй і беспакаранасцю тых, хто пры ўладзе.

Зразумела, што Пуціну і новай расейскай «эліце» ненавісная сама думка аб tym, што Украіна цалкам дэмакратычным шляхам можа прыйсці да таго, чым стала ня толькі сучасная Польшча, але й сучасная Німеччына. Сама, без дапамогі Масквы, і нават насуперак ёй!

І тая ж самая эліта мае вялікую надзею, нават ніколькі не сумняеца, што Беларусь стане часткай адроджанай вялікай Расеi, якую паважаюць ва ўсім сьвеце. Ці хоць бы баяцца, як баяліся ў Заходній Эўропе ССР і ГДР. Бясплённыя мары, ілюзіі? На жаль, тая ілюзія ўзмоцнена падаграе Лукашэнка ў Беларусі, увесе час пасылаючы сыгналы імперскай Маскве: «Я свой, не забудзься на мяне! Глядзіце, як я выгнаў амэрыканскіх дыплямататаў». А ў адказ, як той герой-футбаліст з песні Галіча, чуе: «Ты ж саветскій, ты же чистыі, как кристал! Начал делать, так уж делай, чтоб не встал!» І робіць. Пад сьвіст і радаснае галёканыне публікі.

Удзельнікі круглага стала на сайце [pmnby.org](http://pmnby.org) (ён быў перадрукаваны на сайце [pn.by](http://pn.by)) знойшлі вызначэнне цяперашняй палітычнай систэмы ў Беларусі: «шантажысцкі рэжым». І нават

знойшлі прыкметы прагрэсу гэтага рэжыму: калі раней заходніх паслоў выганялі цэлымі паселішчамі, як гэта было ў Драздах, дык цяпер зачапілі адно толькі пасольства ЗША. Рэжым, так бы мовіць, вучыща на сваіх памылках.

Вучыща «гандляваць» — амаль што паводле запаветаў Леніна. Прычым прадметам гандлю становіцца ня толькі лёсы палітвязняў, але і дзяржавы суверэнітэт.

Бясконца рабіць выгляд, што ты нешта дасі моцнаму спаборніку, заціскаючы ў руцэ «ласунак» — саюзную дзяржаву (вобраз, падказаны ўспамінам Пуціна пра цукерку ў потным кулачку), немагчыма. Дай небяспечна. Сабаку можна дражніцца да пары — пакуль ён съты...

Адзін з удзельнікаў вышэйзгаданай дыскусіі кажа, што размовы апазыцыі пра магчымую страту суверэнітetu Беларусі выклікаюць у яго ідыясынкрапію. Ён пагаджаецца з заявамі Лукашэнкі пра тое, што Расея сваімі дзеяннямі ўмацоўвае беларускі суверэнітэт. Але ці азначае гэта, што ён нагэтулькі ўжо ўмацаваўся, што ніякай пагрозы насамрэч не існуе?

Чамусыці ўспомніўся мульцік. Не, не з тae сэрыі мультфільмаў у інтэрнэце, што нібыта дыскрэдитуюць кіраўніка дзяржавы, але зусім зь іншага часу. У 1933 годзе выйшаў на экраны ЗША фільм Ўолта Дыснэя «Тры парсючкі». Дыснэя некаторыя біёграфы абвінавачваюць у сымпатыях да Гітлера і антысемітызме. (Хоць Гітлер ненавідзеў ягонага Miki-Maўса.) Але на самым пачатку 1940-х гэты мультфільм нечакана стаў глядзенцца ва ўсім сьвеце па-новаму: у ваўку тады ўбачылі фюрэра, а ў парсючках, якія пабудавалі свае дамы з паперы ды саломы — заходніх лідэраў, што праводзілі палітыку ўціхамірванья ў дачыненіі да нацысцкага Райху.

Адносна таго, хто пабудаваў каменны дом, могуць быць разыходжаны.

Але ж песенька «Нам ня страшны шэры воўк» застасцца, відаць, актуальнай і ў наш час. Зразумела, ня толькі ў Беларусі.

# Арыштаваны адзін з найбагацейшых бізнесоўцаў Беларусі

Супрацоўнікі міліцыі арыштавалі вядомага прадпрымальніка, старшыню рады дырэктараў Гандлёвага дому «Ждановічы» Яўгена Шыгалава. На пачатку 1990-х Шыгалаў быў сълесарам у сэрвісным цэнтры «АўтАВАЗ», а на 2008 год валодаў найбольшымі ў сталіцы рынкамі.



15 красавіка Яўгену Шыгалаву было прад'яўленае абвінавачаньне па ч. 3 арт. 424 КК «Злоўжыванье ўладай ці службовымі паўнамоцтвамі». Па сутнасьці прад'яўленых яму абвінавачаньняў съледчыя органы ад каментароў устрымлівающа.

Вядома толькі пра выпадак з праектурай, якая ўгледзела ў нейкай з шматлікіх будоўляў, якія вялі фірмы, падкантрольныя Шыгалаву, самавольны заход зямлі. Аднак наўрад пісця парушэнне магло стаць сапраўднай прычынай арышту такога ўплывовага чалавека.

Яўген Шыгалаў мае даволі добрыя стасункі з мэрам Менску Міхailам Паўлаўым. Паўлаў аднойчы гэта нават адкрыта прадэманстраваў, калі прапанаваў уключыць Шыгалава ў склад кіраўніцтва Беларукай федэрацыі тэнісу, якую ўзначальвае. У каляспартовых колах

тады наагул ня ведалі гэтага прозвішча, але на просьбу мэра абраўші Шыгалава намеснікам старшыні фэдэрацыі (дарэчы, адначасова з Мікалаем Мірным, бацькам і трэнэрам Максіма Мірнага).

Прайшлі звесткі, што, акрамя Яўгена Шыгалава, у гэтай справе затрыманыя ягоны намеснік і дзяржаўны чыноўнік, які дапамог завалодаць кавалкам зямлі побач з рынкам «Ждановічы». Аднак прэсавы сакратар МУС Алег Сылічанка гэтыя звесткі ўдакладніў: «Чутоць вухам, а пішуць брухам. Не, ён казаў, што шэраг асоб, якія маюць дачыненьне да гэтага бізнесу, будуць яшчэ затрымлівацца і прысягавацца да адказнасьці».

У гіганцкі Гандлёвы цэнтар «Ждановічы» ўваходзіць найбольшы ў сталіцы Харчовы і Речавы рынкі, Аўтамабільны рынак, Рынак будаўнічых матэ-

рыялаў, Зоабатанічны рынак, Начны гуртовы кірмаш садавіны і гародніны. Да іх далучыліся мясакамбінат «Тарасава» і сельгаскамбінат «Ждановічы-Агра», на лічачы драбнейшых набыткаў, як рэстораны і спартовыя клубы.

«Ждановічы»-рынак быў заснаваны ў 1994 г., і расцягнуў праз уесь час кіраваньня А.Лукашэнкі.

Сам Яўген Шыгалаў прайшоў тыповы для постсавецкіх бізнесоўцаў шлях. Сайт [gazetaby.com](http://gazetaby.com) паведамляе, што яшчэ ў пачатку 1990-х ён працеваў сълесарам у сэрвісным цэнтры «АўтАВАЗ», што на Сироў — залатой жыле савецкага часу — і трапіў у бізнес здолеў не без дапамогі жаніцьбы з дачкой намесніка дырэктора гэтага прадпрыемства. Пачынаў Шыгалаў з гандлю патрыманымі машынамі.

**Мікола Бугай**

## Тэст для рэктара Шымава

Студэнцы 3-га курсу Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Людвікі Атакулавай 9 красавіка пагражалі выключэннем з ВНУ.

За два дні да гэтага дзяўчына была затрыманая ў Полацку за акцыю салідарнасці з Касаяй Салаўёвай. Ноч дзяўчына правяла ў ізалятары, а ў чацвер яе пакаралі штрафам у памеры 1 мільёну 225 тысяч рублёў.

«Калі я прыйшла на першую пару ва ўніверсітэт, то мяне з старастай групы адразу выклікалі ў дэканат. Там мне адкрыта сказаў: «Рыхтуйся, цябе будуць



Юлія Дараšкавіч

Селета Атакулава за акцыю салідарнасці з палітвязнямі і прадпрымальнікамі ў студзені ўжо была арыштаваная на 15 сутак. Тады рэктар Шымава абмеражаваўся апошнімі вымовамі ёй і яшчэ адной дзяўчыне: Касі Красновай. У выпадку наступных арыштаў ці затрыманьняў, дзяўчычат абяцаць адлічыць з ВНУ.

Справа Атакулавай можа стаць тэстам для рэктара «наргасу» Ўладзімера Шымава. Нядаўна ягоны сын Яраслаў сцьвярджай, што бацька не адлічыў з універсітэту ніводнага студэнта за палітычныя погляды.

**Зыміцер Панкавец**

# Вялікі дзякуй

Ігару С. з Валожынскага раёну.  
Віктару Н., Мікалаю С. зь  
Менскага раёну.

Уладзімеру Ц. з Лагойскага раёну.  
П.Г. з Мастоўскага раёну.

Натальлі Т. з Салігорскага раёну.  
С.З., Ніне В. з Аршанскага раёну.

Аляксандру М., Аляксандру Р.,  
Георгію Р. з Баранавіцкага раёну.

Мікалаю В., Сяргею Т., Ігару  
Б. зь Бярозаўскага раёну.

Ігару Л. з Столінецкага раёну.  
Леаніду Е. з Пухавіцкага раёну.

Людміле Л. са Жлобінскага раёну.  
С.А. з Магілёва.

Яну Г. з Гродзенскага раёну.

Зымітру С., Віталю Б., Аляксандру К., Сяргею Д., Алене М.,  
Генадзю П. з Горадні.

Валеру С. з Віцебску.  
А.Б. з Капыльскага раёну.

Аляксандру С. з Карэліцкага  
раёну.

Сяргею I., Валеру Б., Mixailu  
Г. з Берасця.

I.G. з Смалевіцкага раёну.

Алене З., Генадзю Л., У.Н.,  
Валеру Д., У.С., Сяргею Т., В.Р.

з Гомеля.

Віктару М. з Глыбоцкага раёну.

Юліі С. з Пастаўскага раёну.

Чаславу В., Ірыне С. зь  
Лідзкага раёну.

Міхайлу К., Галіне Ч. з Рэчыц-  
кага раёну.

Мікалаю К., М.А., Алегу Р. з  
Полацкага раёну.

Юр'ю М. з Камянецкага раёну.

Дзякуй за спрыяньне Вітаўту Рамуку з Чыкага.

**Васіль Быкаў.  
Пахаджане.** —  
Менск: Логвінаў,  
2008. — ??? с.



Замаўляйце кнігі  
сэрыі

«Кнігарня «Наша  
Ніва»

праз т.:  
**(029) 505-39-11,**  
**(029) 126-36-87**

або праз e-mail:  
**knihi@me.by**

## ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828  
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Менск, код 764

Рахунак ат-  
рымальніка **3012 206 280 014**

Асабовы  
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрес)

Від аплаты				Дата	Сума
За газэту "Наша Ніва"					

Агулам

Касір

ПВУП "Суродзічы", УНП 190 786 828  
МГД ААТ "Белінвестбанк", вул. Калектарная, 11, Менск, код 764

Рахунак ат-  
рымальніка **3012 206 280 014**

Асабовы  
рахунак

(прозвішча, імя, імя па бацьку, адрес)

Від аплаты				Дата	Сума
За газэту "Наша Ніва"					

Агулам

КВІТАНЦЫЯ

Касір

М.П.

**Каб  
ШТОТЫДЗЕНЬ  
атрымліваць  
газету,**

дасылайце адрасы  
і гроши за газету.

Кошт на месяц —  
8 тыс. рублёў.

1) Просім усіх  
ахвотных чытаць  
газету паведамляць  
у Рэдакцыю свае  
адрасы і тэлефоны.

Гэта можна зрабіць  
праз: тэлефоны:  
**(017) 284-73-29,**

**(029) 260-78-32,**

**(029) 618-54-84,**

e-mail: [dastauka@nn.by](mailto:dastauka@nn.by),  
паштовы адрас:  
220050, г.Менск,  
а/с 537.

2) Просім у блянку  
банкаўскага  
паведамлення ці  
паштовага пераказу  
дакладна  
і разборліва  
пазначаць адрас,  
у тым ліку паштовы  
індэкс і код  
пад'езду.

## 8 красавіка

### Справу Захаранкі зноў прадоўжылі

Менская прокуратура яшчэ на тро месцыя працягнула крымінальную справу аб зынкненні былога міністра ўнутраных спраў **Юр'я Захаранкі**. Ю.Захаранка быў скрадзены невядомымі ў траўні 1999 г. і дагэтуль ня знайдзены.

## 9 красавіка

### Палаханку хочуць выключыць

Активісты незарэгістраванага «Маладога фронту» **Насыце Палаханцы** прапанавалі напісаць заяву аб выключэнні са школы з ўласнага жадання. Дзялчына наставаеца ў 11-й клясе менскай школы №37.

## 10 красавіка

### Ліквідатару адмовілі

Калінкавіцкі райвыканкам ня даў дазволу чарнобыльскуму ліквідатару, інваліду **Васілю Сіліверсту** на правядзенне 12 і 13 красавіка пікетаў «Чарнобыль — наш боль». Намесьнік старшыні райвыканкаму **Сяргей Міранаў** паведаміў сп. Сіліверсту, што дазвол ня можа быць дадзены, паколькі ў замове «не ўказаныя мэты й

дэталі правядзення пікету». В.Сіліверст праганы мясцовым уладам усталяваць у Калінкавічах помнік ліквідаторам, а ў дзень 22-х угодкай катастроfy на Чарнобыльскай АЭС ускласці кветкі на магілы тых, хто заўчасна памёр пасля ўдзелу ў ліквідацыі наступства Чарнобылю.

### Звальнюць з прыватных фірмаў

Кіраўніку віцебскай суполкі КХП-БНФ **Яну Таўпігу** прапанавалі звольніцца акурат пасля адбыцця арышуту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Колык дзён таму ва ўнітарнае прадпрыемства, дзе працаваў актыўіст КХП-БНФ **Аляксандар Салаўян**, наведаліся міліцыянты, каб распытаць пра яго асобу і пра тое, ці на мае ён дачынення да дзеячасці легендарнага «Міронава». Кіраўніцтва прапанавала апазыцыянizu напісаць заяву на звальненне. Папярэджаныя пра скарачэнне атрымала і віцебская актыўістка **Ганна Латышава**. Яна брала ўдзел у жалобнай акцыі памяці Ірыны Казулінай. Там яе зауважылі прадстаўнікі адміністрацыі прадпрыемства бытавых паслуг, дзе яна працуе краўчыхай.

## 11 красавіка

### Як гэта вы супраць хімзаводу?

Суд Пухавіцкага раёну пакараў жыхара па-

сёлку Дружны **Сяргея Абразоўскага** штрафам 1 млн 400 тыс. рублёў. Яго звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва хімзаводу. Сп. Абразоўскі віны не прызнае. Мітынг жыхароў у пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну адбыўся 22 сакавіка. Активісты ініцыятуўнай групы супраць будаўніцтва западу шматразова звязрталіся да мясцовых уладаў па адпаведны дазвол, але яго не атрымалі.

### Жалезнічэнку пакінулі ў войску

Калегія грамадзянскіх спраў **Гомельскага аблсуду** адхіліла скаргу маці **Зымітра Жалезнічэнкі** на рашэнне судэзда Цэнтральнага раёну Гомеля **Жанны Андрэйчык** наконт праўамернасці пайторнага адлічэння сына з універсытэту. Рашэнне набыло юрыдычную моц, і цяпер Жалезнічэнка павінен будзе служыць у войску пайтара году. Нагадаем, летась рэктар універсытэту **Аляксандар Рагачоў** сваім загадам адлічыў з ВНУ выдатніку III курсу матэматычнага факультэту Зым. Жалезнічэнку нібыта за парушэнне правілаў унутранага распарадку. Праз суд Зыміцер дамогся аднаўлення на вучобе, аднак 22 студзеня рэктар пайторна адлічыў яго.

## 12 красавіка

### Казуліну не даюць сустрэчы

Пад пагрозай зрыву аказалася доўгатэрміновае спатканье палітвязня **Аляксандра Казуліна** з дочкамі, якое плянавалася на 26 красавіка. Паводле адваката Казуліна Зымітра Гарачкі, адміністрацыя не дае дазволу на спатканье, магтывуючы адмову тым, што нібыта 26 красавіка ня будзе вольнага памяшкання для сустрэчы.

## 13 красавіка

### Затрымалі на мяжы

Памежнікі Гарадзенскага атраду ў Воранаўскім раёне ў вёсцы Радунь прыкладна за 10 км ад беларуска-польскай мяжы затрымалі нефармальнага лідэра грамадзкага аўяднання «Саюз паліякаў у Беларусі» **Анжаліку Борыс**, карэспандэнта часопісу Magazyn Polski Irapa Банцара і восем польскіх грамадзян. Паводле начальніка прэс-цэнтра Дзяржаўнага памежнага камітэту **Аляксандра Цішчанкі**, беларускі і польскі грамадзяне, якія наведаліся ў Воранаўскі раён у рамках культурнага абмену, знаходзяліся ў памежнай зоне без дазволу. Пасля прыезду вір-консула Польшчы ў Беларусі Марціна Красіньскага, затрыманых паліякаў адпусцілі.

## 14 красавіка

### Прыгоды дэмакратаў у Горадні

У памяшканыі мясцовай філіі АГП мусіў адбыцца шэраг прэзентацыяў і канцэртаў. Перад пачаткам імпрэзы міліцыянты паклікалі кіраўніка гарадзенскай арганізацыі АГП **Юр'я Істоміна** ў калідор і паказалі разьбіты бытавы тэрмометар пад рабіт. Была выкліканая пажарная машына, усім загадалі пакінуць памяшканье. Пасля высьветлілася, што ртуць з тэрмомэтра ня выцекла. Прэзентацыю давялося праводзіць у памяшканыі Таварыства беларускай школы. Варта адзначыць, што па дарозе за Менску да Горадні двойчы затрымлівалі мікраутобус з узельнікамі прэзентацыі. Сярод затрыманых быў рэжысэр **Валеры Мазынскі**, бард **Андрэй Плясанай**, моладзевы актыўіст **Франак Вячорка**, барды **Дар'я Кадамская** і **Павал Кузіч**.



16 красавіка ў Цэнтральным судзе Менску пачаўся разгляд крымінальнай справы па вулічных дэманстрацыях 10 студзеня. На лаве падсудных адначасова апінуліся Андрэй Кім, Міхаіл Пашкевіч, Аляксей Бондар, Уладзімер Сяргееў, Арыём Дубскі, Алеся Стальцоў, Алеся Чарнышоў, Антон Койліш, Міхаіл Крываў і Тацяна Цішкевіч. Яшчэ чатырох (Аляксандра Баразенку, Паўла Вінаградава, Міхаіла Субача і непаўнолетняга Максіма Дашука) будуць судзіць пазней.

Да суду прыйшло больш за сотню чалавек. Этнічны расеец Міхаіл Пашкевіч заявіў хадайніцтва, каб суд вёўся па-беларуску. Яго падтрималі іншыя аўбінавачаныя і адвакаты. Але суддзя звінавацілі іх у спробе «засцягнць працэс». Съведкі-міліцыянты казалі, што Кім быў на мітынгу з... грамафонам у руках, што выклікала съмех у залі. Дарэчы, у Андрэя Кіма, якія сядзеў у клетцы, зьявіўся сухі кашаль, што кажа пра ня дужа добры стан ягонага здароўя.

**Зыміцер Панкавец**

# «Беларуская вясна» ў Кіеве

12 красавіка ў Кіеве скончыўся фестываль сучаснай беларускай культуры «Беларуская вясна». Фестываль трываў

у Кіеве ад 22 сакавіка. Было многа розных імпрэз — ад лыжных забегаў па асфальце да прэзентацый кінастужак і



Вера Бурлак узарвала залю.



круглых стадоў.

Апошняя падзея фестывалю мела форму беларускай літаратурнай вечарыны ў Кіеве-Магілянскай акадэміі. Яе вялі Андрэй Хадановіч і маладая ўкраінская пісьменніца і перакладчыца Багдана Мацяш. Вечарыну распачаў Віктар Жыбуль чыганьнем верша пра парашутыста, а гледачы тым часам праколвалі шматлікія паветраныя шарыкі, якімі быў абвешаны паэт. Далей Наталка Бабіна распавяла пра кніжную сэрыю «Кнігарня «Наша Ніва» і прачытала ўрываў з свайго новага раману «Рыбін горад». Кася Квяткоўская апавядала, як стваралася яе кніга «Кастусёў дзённік». Севярын Квяткоўскі прачытала колькі фрапак з свайго зборніка «Фрапакі да пляшкі», Сяргей Прылучкі — фрагменты з сва-

й кнігі «Дзевяностыя forever», Уладзіслаў Ахроменка і Максім Клімковіч гаварылі пра сваю кнігу «Янкі, альбо Астатні наезд на Літве», а Андрэй Хадановіч прачытагаў пару сваіх «Бэрлібраў».

Другой часткай вечарыны стаў міждзяржаўны пастычны слэм між зборнымі паэтамі Беларусі і Украіны. Гэта была відовішчна імпрэза — сцэна была аформленая як баксэрскі рынг. Слэм сабраў блізка сотні заўзятараў, што эмацыйна сачылі за ходам змагання. Слэм-майстрам быў Арцём Паляжака. Беларусь прадстаўлялі Вера Бурлак, Віктар Жыбуль, Марыяка Мартысевіч і трэнэр на полі Андрэй Хадановіч, Украіну — Сяргей Панщук, Святлана Павалеява, Паўло Карабчук, Алег Коцараў, Лора (Львоў) і трэнэр на полі Дмытро Лазуткін. Перамогу і прыз часопісу «ШО» здабыла зборная Беларусі.

Наступным вечарам беларусы вырушилі ў Львоў, дзе ў панядзелак 14 красавіка таксама прайшла беларуская літаратурная вечарына.

**Віталь Панамароў, СМ**

## СЪЦІСЛА

### «Свабодны тэатар» мае прэмію «Эўропа — тэатру»

Падпольны «Свабодны тэатар» патрапіў у лік ганаровых атрымальнікаў гэтага «тэатральнага Оскара». Уручэнне адбылося ў вялікай залі «Ахіліка тэатру» Салёнікаў, які мае статус Каралеўскага тэатру Грэцыі. «Свабодны тэатар» ня мае ў Беларусі сталых пляцовак, паказы праходзяць на прыватных кватэрах. Летасць спэцізаз уварваўся падчас спектаклю і затрымліў глядачоў і артыстаў. За ўдзел у спектаклях «Свабоднага тэатру» некаторыя акторы звольненыя з дзяржаўных: Ганна Саламянская — з тэатру імя Горкага, Марына

Юрэвіч — з Тэатру беларускай арміі.

### Раман Толкіна па-беларуску

Гэта раман «Звязязь пярсыёнка» з славутае сэрыі Дж.Р.Р. Толкіна «Ўладар пярсыёнкаў». Пераклалі яго з ангельскай Крысыціна Курчанкова і Зыміцер Магілёўцаў. У іх перакладзе пабачыў ужо съвет Толкінаў «Хобіт». Цяпер перакладчыкі працуюць з кнігамі «Дзівэ вежы» і «Вяртаныне караля». Тэкст «Звязязу...» адаптаваны як для беларускага чытача: да прыкладу, замест ангельскіх, хобіты і эльфы карыстаюцца старожытнымі беларускімі адзінкамі вымярэння (наводле Статуту ВКЛ).

### Руслана не прыедзе

Заплянаваны на 17 красавіка ў Палацы рэспублікі канцэрт украінскай сялявачкі Русланы — пераможцы Эўрабачання-2005 і герайні Памаранчавай рэвалюцыі — перанесены на няпэўны тэрмін. Адмена прэзентацыі альбому Русланы «Амазонкі» звязана са шчыльным гастрольным графікам сялявачкі.

### Vinsent піша альбом

Рэп-выкананца Vinsent, чый трэк «Менск—Парыж» узяў у гіт-парадзе на інтэрнэт-сайце «Тузін гітоў», пачаў запіс першага альбому. Гэта рэп-ліріка — і любоўная, і патрыятычная, часам сацыяльная. Усе тэксты напісаны сам сялявак. Дзіве новыя песні («Бог,

Радзіма. Воля» і «Восеньскі вальс») ён прэзэнтаваў падчас канцэрту ў R-club 25 Сакавіка.

### Нечытаны яшчэ ў Беларусі раман Акулы

«Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» выдала кнігу Кастуся Акулы «Заўтра ёсьць учора». Гэта вострасюжэтны раман, напісаны ў Канадзе для канадыйскага чытача.

Герайні раману, страціўшы сям'ю і пудам выжыўшы пасля двух расстрэлаў — і немцамі, і партызанамі, — апінаеца ў Канадзе, дзе сустракае забойцу сваёй сям'і... Кніга выйшла накладам у 500 асобнікаў.

**СМ; Павал Белавус, «Эўропейскае радыё для Беларусі», Інф.цэнтар «ЗБС «Бацькаўшчына»**

## Так робіцца гісторыя. Скандал у Горадні

(«НН» № 14'2008)

Выключэнне зь ліку ўдзельнікаў канфэрэнцыі спадароў Краўцівіча і Смаленчука трэба кваліфікаваць як палітычны акт гарадзенскіх уладаў, якія імкнучы ўмацаваць ідэялагічную цэнзуру над гістарычнай навукай. Кожны паважаючы сябе беларускі гісторык, нягледзячы на свае палітычныя перакананні і зайнамныя пасады, павінен выказаць салідарнасць з гэтымі вядомымі і аўтарытэтнымі навукоўцамі і байкатаўцаў падобная канфэрэнцыя.

**Уладзімер Ляхоўскі,  
Менск**

\* \* \*

Ёсьць яшчэ сапраўдныя людзі ў Горадні! Падтрымліваю і ганаруюся мужкім крокам!

**пан Brudas, Горадня**

\* \* \*

Прафэсары Алеся Краўцівіч і Алеся Смалянчук — адныя з найлепшых беларускіх інтэлігентаў і інтэлектуалаў, высокадасьведчаныя ў гісторіі і гуманістыцы людзі. Ім належыць будучыня. Цалкам на баку тых, хто выказаўся супраць цемральства.

**Любоў, Менск**

\* \* \*

Мая павага гарадзенскім гісторыкам!

**Сяргей, Гомель**

\* \* \*

Ад удзелу ў канфэрэнцыі на знак салідарнасці таксама адмовіліся Ірына Кітурка з Горадні і Валянцін Голубеў з Менску.

Адмовіліся таксама ехаць на канфэрэнцыю П.Каралёў, Г.Флікоп, І.Сацукеўіч, С.Жлоба (выкладчык з Берасця), таксама Воля Мась, Ірына Крайнева і Тачана Казак. Ня будзе таксама гісторыкаў Шведа, Кушнера і Семенчука. Супрацоўнікам музэю гісторыі рэлігіі не дала адмовіцца дырэкторка : ), хоць яны і радыя былі б. Але галоўнае, што ня будзе тых, хто надаваў бы ёй наўкувасці, ня будзе аўтарытэтаў... Так што выступаць будуць студэнты і выкладчыкі ГрДзУ... Затое гарадзенскі гістрак вылучыўся: апрача Соркінай — ніхто не адмовіўся.

**Алеся з Горадні**

\* \* \*

Салідарызуся з «пратэстан-

тамі» ў іх змаганыні супраць цемральства ў гістарычнай навуцы. Шкаду, што ў свой час не падаў заяўку на гэтую канфэрэнцыю.

**Алеся Пашкевіч, гісторык**

\* \* \*

Плянэрнае паседжанье праз пустую залю пачалі са спазненнем хвілін на 40. Прывітальннае слова прыйшлося прамоўляць Сенчанковай, намесніцы старшыні Гарадзенскага гарвыканкаму. Выглядала яна прыгнечана, гаварыла ціхім «замагільным» голасам. Такім жа чынам прагучала і амаль гадзінны выступ Крэні, зъместам вельмі блізкі да тэксту кнігі «Памяць».

Марозавай не далі нармальная скончыць даклад праз тое, што яна выходзіла за рамкі 30-хвілінага рэгламэнту, у выніку зъмест яе дакладу аказаўся «парваным» на кавалкі.

Найцікавей было слухаць дырэктара музею Кітурку.

Даклад падпілкоўніка міліцыі пакінем без каментароў.

Нейкі час трывала ў напружанасці і нэрвовасці прэзыдыюм канфэрэнцыі прысутнасць у залі Краўцівіча.

Яўка выступаўцай на сэкцыях была нізкай, некаторыя сэкцыі засталіся бяз загадзя вызначаных кіраўнікоў, ім тэрмінова шукалі замену.

**удзельнік**

## Пра адмову Эўропы зьнізіць цэны візаў для беларусаў

Лукашэнку і трэба, каб беларусы сядзелі ў сваім хляве і съвету ня бачылі, каб ня ведалі, што там за такая Эўропа. Так што высокія цэны на эўрапейскія візы — гэта Лукашэнку бальзам на душу.

**Віталь, Менск**

\* \* \*

Цалкам згодны зь меркаваннем, што дарагія візы ў ЭС — толькі «на руку» цяперашняму кіраўніцтву. Самым дзейнымі сродкам барацьбы ЭС за дэмакратыю ў Беларусі будзе магчымасць бязвізавага ўезду ў ЭС для беларусаў.

**Мінскі Мінчанін**

## Агалцелыя нацыяналісткі

(«НН» № 14'2008)

Калі б культурна-моўная экспансія Рәсей не насліла такога брутальнага характару, не зынішчала б нацыянальную ідэнтычнасць беларусаў, дык нацыяналізм, у

тым ліку і этнічны, быў бы не патрэбны. А цяпер толькі ён можа выратаваць нацыю ад паглынання. Таму нам на трэба бацяцца этнічнага нацыяналізму: цяпер ён нам яшчэ як патрэбны, каб захавацца як нації.

**ГФ**

\* \* \*

Я ўзгадваю абарону Курапатаў. Тады адзін чэл прыехаў на «Аквабел» і стаў затварацца — 10 кг грэчкі, 10 кг макароны і г. д. А яго сапраўдныя хачкі пытаюць — навошта? А ён кажа: «Ды вось так — Курапаты, абарона, нашыя продкі там ляжаць...» Гэтыя гандляры нагрузілі яму ўсяго, на сваій машыне адвезлі і грошаў зь яго не ўзялі. Сказаў толькі: «За продкі — съвятую справу робіш, дружа». Гэтыя людзі — большыя Беларусы, чым некаторыя карэнныя беларусы.

**S.V.Yozh**

\* \* \*

Толькі дурні кажуць, што нацыяналізм — гэта страшная зьява. Я з павагай і белай зайдзідрасьцю стаўлюся да палякаў і літоўцаў, калі яны з гонарами кажуць пра сябе, сваю краіну, сваю гісторыю, карані. Я з пашанай і зайдзідрасьцю стаўлюся да беларусаў, калі яны кажуць з гонарам, што яны беларусы, паважаюць мову, гісторыю, ведаюць сваё геральдичнае мінулае, і ня толькі географічнае.

**ева**

\* \* \*

І гэта выдатна! Беларус — гэта кожны, хто жыве ў Беларусі, мае беларускі пашпарт і/альбо вызначае сябе беларусам. Сіла беларускай ідзі — у яе прыватнасці для людзей, на тым ліку небеларускай этнічнасці.

**Czalex, Москва**

\* \* \*

## Чалавечае і палітычнае: Лябедзька

(«НН» № 14'2008)

Лябедзька, Фядута і іншыя, хто ляпіў вобраз Лукашэнкі, хацелі зь яго дапамогай узяць уладу, а яго потым сыпіхнуць. Яны ня ўбачылі ў ім дыктатара, хоць многія папярэджвалі... За свае памылкі яны сёньня і ўвесі народ плаціць сваёй свободай і крывей сваіх збітых на мітынгах сыноў і дачок, страхам перад контрактамі, суботнікамі, «добрахвотнымі» уступленнем у БРСМ і «Белую Русь».

**Бяз подпісу, Гомель**

## З ПОШТЫ РЭДАКЦЫІ

### Загубленыя Ляхі

У маленстве разам з старэшымі жанчынамі з роднай вёскі Падбела мы хадзілі ў Белавескую пушчу ў ягады. За рэчкай Лясной праз балоты ляжалі грэбля, амаль у канцы якой, перад пракаветным лесам, быў невялікі востраў з назваю Ляхі. Тут засёды рабілі прыпынак ля дубовага кръшка. Побач сіратліва стаяла адзінка хатыні. Жанчыны засёды клалі ля кръшка пачастунак: калі ішлі па ягады — луству хлеба, назад — па жменьцы ягад. Бабулі і матулі хрысьцілі і маліліся, нешта ціхенка між сабою гаварылі, стараючыся, каб ня ўчула малеч. Мы аглядвалі замшэлья падмуркі хатнішчы, а калі было добрае надвор'е, угледзілі ў Белую вежу, якую ў нас называлі Камянецкім стаўпом.

Да 1864 году на востраве вісьце стаяла невялікая, двароў дзесяць, вёсачка Ляхі. Тут засічвалі раны адзін з разбітых атрадаў Каляніускага. Расейская жайнеры Мураўёва-Вешальникі ўзялі ў аблугу вёску і зынішчылі яе жыкароў і паўстанцаў у агні.

В «назіданне другім ляхам» пакінулі адну хатыну, у якой вісела закатаўная жанчына, падвешаная за грудзі на бэльцы. Побач вісела кальска з жывой дзяўчынкай-тэмаўлем...

У гады суцэльнай мэліярацыі на месцы трагедыі стварылі возера. Парэшткі вёскі і паўстанцаў вывезлі на ўмацаваны мэліярацыйных збудаванняў.

Доўгі час на асушаных, яшчэ ня ўведзеных у севазварот тарфяніках, мясцовыя ўлады кавалі «высокія» ўраджакі і савецкія ордэны і мэдалі. На берагах возера спажывалі дзічыну і рыбную юшку, грэлі на сонеку свае трывухі.

**Юзік Дзенісюк, Гарадзенщына**

«НН» з радасцю друкуе ў газэце і на сایце [www.bn.by](http://www.bn.by) чытація лісты, водгукі і меркаванні. З прычыны вялікага аб'ёму пошты мы ня можам папцвярджаць атрыманнне Вашых лістоў, ня можам і вяртаць неапублікаваныя матэрыялы. Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць дагэты. Лісты мусіць быць падпісаныя, з пазнакай адресы. Вы можаце дасылаць іх поштай, электроннай поштай ці факсам.

Наш аддес:  
а/с 537, 220050 Менск.  
e-mail: [nn@nn.by](mailto:nn@nn.by).  
Факс: (017) 284-73-29

Для размовы з актывістам Аб'яднанай грамадзянскай партыі і намесьнікам старшыні «Маладых дэмакратаў» Міхаілам Пашкевічам было некалькі нагодаў. Па—першае, днімі яго адлічылі з шостага курсу гістфаку БДУ. Фактычна, ня даўши абараніць толькі дыплём. Па—другое, 16 красавіка Пашкевіча чакае крымінальны суд па вулічных маніфэстацыях 10 студзеня. Гутарка з новай сэрыі: «Чалавече і палітычнае».

#### **«Я — звычайны сярэдні студэнт»**

«Наша Ніва»: Міхаіл, гэтыя тыдні ў цябе выдаліся досыць напружанымі. Што ціпер болей хвалюе: выключчэнне з БДУ ці крымінальны суд?

**Міхаіл Пашкевіч:** Можа, гэта і будзе нечаканым, але ні адну, ні другую падзею не лічу на сёняня самым важным у жыцці. Больш важныя — арганізацыйная праца ў АГП і «Маладых дэмакратаў». Відаочна, што крымінальная справа скончыцца штрафам. Каб нас хацелі пасадзіць у турму, даўно б гэта зрабілі. Што да выключчэння, то ня першы раз гэта ўжо перажываю. Маральная перамога ўсё адно за мной, бо бачу, як намесьнікі

**Працяг на старонцы 20.**

#### **Міхаіл Пашкевіч**

нарадзіўся 20 лютага 1986 г. у Рэспубліцы Комі (Расейская Фэдэрэцыя). З 1999 г. сябар «Маладога фронту». З 2006 г. у АГП. Восеньню 2007 г. абраны намесьнікам старшыні арганізацыі «Маладыя дэмакраты». Фігурант крымінальнай справы за мітынг падпрымальнікаў 10 студзеня.

# Чалавече і палітычнае: Пашкевіч



ЮЛІЯ ДРАЧКЕВИЧ

# Чалавече і палітычна: Пашкевіч

**Праця са старонкі 19.**

дэканам, супрацоўнікам факультету мянэ падтрымліваюць. Зьбіраюся звязатца ў суд. У нас ёсьць стэрэатып, калі студэнта-апазыцыянэра адлічваюць, то ён альбо выдатнік, як Юрась Алейнік, альбо «двоенік» і прыкрываюць палітыкай. Я — звязчайны сярэдні студэнт.

**«HN»: Можаш падрабязней расказаць пра акалічнасці адлічэння?**

**МП:** Яшчэ летам мянэ выключылі з ВНУ за ўздел у выбараў у Менскі гарадскі савет, за тое самае з гістфаку адлічылі і сябра Партыі БНФ Андрея Ігнатовіча. Я змог узнаўцца на завочным аддзяленні, на 6-м курсе, з трэцій ці чацвертай спробы. Здаў амаль усе акадэмічныя запазычанасці. Але праз позні час зноў началіся праблемы. Мянэ сталі выклікаць у дэканат, паш्�愧рджаўлі, каб не выходзіць на вуліцы 25 Сакавіка, успаміналі, што супраць мянэ заведзеная крымінальная справа. Я здаў экзамэн па мэтадалёгіі гісторыі, але высыветлілася, што выкладчык ня мог яго прымасць. Але што я мусіў рабіць? Прасіць у выкладчыка, каб мне паказаў ліцэнзію, ті магу я яму здаваць экзамэн?

**«HN»: Працягваць навучанне за мяжой ня хочаш?**

**МП:** Не. Яшчэ летасць, пасыля адлічэння з БДУ, працягнуўвалі зъехаць па праграме Каліноўскага. Нават наступіў у Эўрапейскі гуманітарны юнівэрсітэт на факультэт палітэгі, але праз два тыдні сам

напісаў заяву аб адлічэнні. Мнёне падабалася палітыка ЭГУ, яны спрабуюць тримацца па-за палітыкай, але я не могу жыць па-за палітыкай. Я цудоўна разумею, што ў ЭГУ спрабуюць стварыць нейкі акаадэмічны асяродак, але гэта не для мянэ. Яшчэ ёсьць варыянт, калі партнёры партыі за мяжой дапамогуць абараніць дыплём у адной з краін Эўропы.

**«Бацька падраводзіць бізнес ва Украіну»**

**«HN»: Якія чаканыні адносіна суду?**

**МП:** Яшчэ ў студзені на Акрэсціна вельмі непрыемна было даведацца, што за кратамі апынуўся Андрэй Кім, і на яго заведзеная крыміналка. 10 студзеня ўжо пасыля разгому мы разам з Андрэем крохылі ў бок Каstryчніцкай плошчы. Ён яшчэ смяяўся: «Давай вывезу цябе куды далей, каб схаваць». Пасыля

ная адказнасць. Літаральна на наступны дзень, калі мы перакрылі праспект, я ўспомініў гэтыя слова. На сутках я таксама сядзеў разам з Шумчанкам. Ён паставяна казаў: «Супраць вас, хлопцы, завядуць крымінальныя спраўы. Я стаяў убаку, не выходзіў на праезную частку, а вось вы стаялі на дарозе. Улічвайце гэта».

**«HN»: Чаму лідар падрывальнікаў Шумчанка застаўся збоку, а вы ўсё ж пайшлі на такія радыкальныя дзеянні 10 студзеня?**

**МП:** Мой бацька сам падрывальнік з маленъкага беларускага гораду Бярозы. У 1992—93 гадах я на ўласныя вочы бачыў, як ён пачынаў сваю справу. Я добра памятаю, як падрывальнікаў пачалі называць «вашывымі блохамі». Не могу сказаць, што мой бацька, доктар паводлед адукацыі, зарэгістраваўся ў

Мне не падабалася палітыка ЭГУ, яны спрабуюць тримацца па-за палітыкай, але я не могу жыць па-за палітыкай.

Кіма абвінавацілі ў зьбіцці супрацоўніка ДАІ. Што да нас, то ня думаю, што будзе нейкі сур'ёзны прысуд.

**«HN»: 10 студзеня думаў, што супраць цябе завядуць крымінальную справу?**

**МП:** За дзень да акцыі я чытаў на радыё «Свабода» онлайн з Анатолем Шумчанкам, у якога запыталіся, ці не надышоў час перакрываць праспекты. Ён адказаў, што за гэта прадугледжаная крыміналь-

шад добра гэтыя. Што да Шумчанкі, то нічога кепскага казаць пра яго я ня буду, хаця і асоба гэта досыць спречная. Гэты чалавек, безумоўна, мае свой пункт гледжання. Ён не працуе на рэжым, як думаюць многія. У гэтым мянэ пераконалі суткі, праведзеныя разам на Акрэсціна.

**«HN»: Бацька і сёньня працуе падрывальнікам?**

**МП:** На сёньняшні момент

ён закрывае сваю справу ў Беларусі і пераводзіць бізнес ва Украіну. Сёньня бацька каго можа ўзяць на працу? Мнене, які працягвае ў Менску, ці настайніцу-сястру, ці яшчэ аднаго непаўнагоднага сына. Але, прабачце, яму ў першую чаргу патрэбныя кіруўцы вялікагрузных аўтамабіляў і грузчыкі з прадаўцамі. Мне яго шкада, бо ў чалавека паламаны лёс. Ён арыентаваўся на зусім іншое, але ў 1993 годзе яму сказали, што дактары-міжнароднікі дзяржаве на вельмі патрэбныя, тады яму і давялося мяніць усё жыццё. Больш за тое, у новай справе ён таксама дабіўся посьпеху. Цяпер яму 47 гадоў, чатыры апошнія зь іх яму не дазваляюць адкрыць сваю аптэку. А як варыянт працягнуўваюць узнічаліць бярозаўскую аддзяленне «Белай Русі», але ён, натуральна, адмаўляецца.

**«Мая задача стварыць ліберальную моладзевую арганізацыю»**

**«HN»: Ты кажаш, што галоўнае сёньня для цябе арганізацыйная праца ў АГП? Што ты маеш на ўвазе?**

**МП:** Для любой палітычнай партыі важная моладзевая арганізацыя. У 2006-м, калі я прыйшоў у АГП, у партыі моладзевай арганізацыі не было. Калі арыштавалі Дзяніса Дзянісава, то пытанье моладзевай фракцыі АГП абвастрылася яшчэ болей, бо патрэбна была сіла, якая каардынавала б сваю дзеянасць, а таксама выступала ў абарону вязня. З больш сталых сяброў партыі выходзіць на плошчы з партрэтамі палітызаніў могуць толькі Лябедзька, Дабравольскі, Палевікова, але даўёка ня ўся палітранда. Мая задача — стварыць ліберальную моладзевую арганізацыю, якая б сумяшчала і задачы дэмакратызацыі грамадства, і больш шырнюю працу з моладзьдзю. «Маладыя дэмакраты» сёньня — гэта пляцоўка, дзе фармуюц-

ца будучыя лідэры партыі. Многія кажуць, ці не занадта мы маладыя. Але паглядзім на рэчы. Гордан Браун у 17 гадоў стаў агітаторам Лейбрысцкай партыі, тое самае Тоні Блэр. Арганізацыйны момант яшчэ важны тым, што ў беларускай апазыцыі паставілі праблемы з мэнеджментам. У нас многія крываць: «Я — мэнеджар». Я ня мэнеджар, але хачу ім стаць. Вельмі нестасе нармальнага мэнеджменту для арганізацыі рэгіянальных структур, палітычных кампаній. Нават цяпер, набліжаючыся «Чарнобыльскім шляхам», але ніякай яснасці ўсё яшчэ няма наконт акцыі. У «Маладых дэмакратаў» ёсьць хлопец Алеś Сергіенка, які займаецца тэхнічнымі момантамі. Хоць ён выпадае з увагі прэсы, але ягоная праца ня менш важная, чым, як кажуць на «нашаніўскім» форуме, мае «агенцкія выхадкі».

### «Наша база — Менск і буйныя гарады»

**«НН»: Чаму АГП?**

**МП:** Я прыйшоў у АГП у 2006 годзе, напісаў заяву на ўступленне ў партыю, у той жа дзень мяне прынялі. Гэта было пасля падзеяў на Плошчы. Хаця я доўга вагаўся і выбіраў між рознымі палітычнымі структурамі. Мне падаецца, што краіне патрэбныя не харызматычныя лідэры, а людзі, якія рэальна здольныя рабіць сваю справу, у АГП я бачу такіх людзей. Яны працуяць мэнеджарамі і топ-мэнеджарамі некаторых дробных карпарацый, прыватнымі прадпрыемствамі. Магу называць хаця б Паула Данэйку, на такіх людзей і трэба арыентаваць молады. Пасля перамогі як мне тлумачыць выбарцам, чаму я без вышэйшай адукцыі, іх не хвалюе, што мяне адлічылі за палітычныя погляды. Некалі я сышоў з «Маладога фронту» яшчэ і таму, што немагчыма быць увесь час маладым, як яны

прапануюць. Зрэшты, я так і не адказаў, чаму я выбраў АГП. Напэўна, праста зьбег абставін.

**«НН»: Ты сам начаў тэму. Уявім, што ў краіне праходзяць дэмакратычныя выбары. Колькі працэнтаў гласоў выбарцаў можа набраць АГП?**

**МП:** У 1995 годзе падчас апошніх дэмакратычных выбараў у краіне практычна ва-

### «Буду ініцыяваць правядзенне пазачарговага звезды»

**«НН»: Хто такія «Маладыя дэмакраты»?**

**МП:** Гэта ўжо трэцяя спроба стварэння моладзевай фракцыі АГП. Першая была «Грамадзянскі форум» Уладзімера Навасяды, другую рабіў Алеś Карніенка. У Менску сёньня мы маем каля 60 чалавек сяб-

У Лябедзькі ёсьць толькі адна хіба, у яго няма канкурэнцыі. Пры адсутнасці канкурэнцыі любы палітык страчвае нейкія свае якасці.

.....  
ўсіх менскіх акругах месцы ў Вярхоўным Савеце ўзялі сёньняшнія сябры АГП — Лябедзька, Дабравольскі, Гразнова, Багданкевіч. Наша база — менавіта Менск і буйныя гарады. Прызнаюся, што ў раённых цэнтрах падтрымка ў нас значна меншая. Думаю, што працэнтаў дзесяць—пятнаццаць мы ў любым выпадку здольны ўзяць.

**«НН»: А сам сёлета ідзе на выбары?**

**МП:** Я прайграў «праймэры» у Бярозе Юрасю Губарэвічу. Разглядаеца магчымасць уздэлу ў Менскай вобласці, але ёсьць абставіны, чаму я не пайду на выбары — адсутнасць вышэйшай адукцыі (выбарца трэба пава-

роў нашай арганізацыі. Каначне, мы прайграем такім буйным кампаніям, як «Джынс за свабоду» і «Малады фронт», але апярэдджваем «Моладзь БНФ». Фактычна днём нараджэння нашай арганізацыі можна лічыць 7 лютага 2007 году, калі сямёра сябров арганізацыі з партрэтамі Дз.Дзянісава выйшли да французскага пасольства. Цяпер мы маем структуры ў Горадні, Берасці, Магілёве. Праблемы толькі з Гомельшчынай і найбольш з Віцебшчынай. Мы ня гонімся за масавасцю, бо якасць для нас важнейшая.

**«НН»: Яшчэ зьбираеся вылучацца на пасаду старшыні «Маладых дэмакратаў»?**

**МП:** Буду найбліжэйшым

У 13 гадоў я ўступіў у «Малады фронт». Ішоў 1999 год. Я вельмі цікавіўся гісторыяй, быў юнаком, які перачытаў усяго Караткевіча.

.....  
жаць) і магчымая судзімасць.

**«НН»: На звездзе АГП адласі свой голас Лябедзьку?**

**МП:** У Анатоля Лябедзькі ёсьць толькі адна хіба: у яго няма канкурэнцыі. Пры адсутнасці канкурэнцыі любы палітык страчвае нейкія свае якасці. У Партыі БНФ тут больш пазытыўная тэндэнцыя. У нас шмат хто можа ўзначальваць партыю, але мала хто хоча.

часам ініцыяваць правядзенне пазачарговага звезды арганізацыі. Аляксандар Шункевіч добра можа прадстаўляць арганізацыю ў парламэнце ці нейкім муніципалітэце, але кіраўцаў ва ўмовах блізкіх да баявых — не. Я не хаваю, што зьбираюся яшчэ пацягніцца з Шункевічам.

**«Падрабій подпіс бацькі. Каб уступіць у «МФ»**

**«НН»: Увогуле, як ты**

прыйшоў у палітыку?

**МП:** У 13 гадоў я ўступіў у «Малады фронт». Ішоў 1999 год. Я вельмі цікавіўся гісторыяй, быў юнаком, які перачытаў усяго Караткевіча. У суседа-мастака дома пастаянна выступалі Віктар Шалкевіч, іншыя барды. Ужо ў гэтым узроўніце я быў абсалютна нацыянальна сфармаваным чалавекам. Нават з маці, якая ў мяне расейка, часта ўзынікалі спрэчкі. Яна хацела, каб я быў такім «расейскім» хлопчыкам, але я быў іншым. Мы ўтром стварылі бярозаўскую суполку «МФ», праз год нас ужо было 15 чалавек. Яшчэ праз год мы праводзім кампанію «Выбірай», шэраг канцэртаў. Мой стрыечны брат Алеś Люціч грае ў гурце «Б:Н», так што можна сказаць, што гэта сямейнае, праага да Беларушчыны. Дарэчы, цікавы момант: у «МФ» можна было ўступаць толькі з 16 гадоў, з дазволу бацькоў — з 14. Дык я падрабіў дакумэнты, што мне ўжо ёсьць чатыраццаць, а таксама падрабіў подпіс бацькі.

**«НН»: Дык а ты сам лічыш, што палітыка для цябе ўсур'ёз і надоўга, ці толькі часовая захапленіне?**

**МП:** У мяне заўсёды было і застаецца жаданне займацца бізнесам, але пакуль гэта немагчыма. Што да палітыкі, то фішка ў тым, што больш нікога няма. Каб быў нейкі малады чалавек у АГП, які б займаўся маёй справай лепш за мяне, то я насамреч быў бы гэтamu толькі рады. Адкрылі б з бацькамі сваё прадпрыемства, займаўся б рэкламай, два—тры разы на тыдзень прыходзіў бы на офіс АГП рабіць сваю працу, і ўсё. Так рабіць шмат хто у нашай партыі. Але на дадзены момант я ня ведаю, хто б мог выконваць мае функцыі. Я на самай справе лічу, што ў мяне ёсьць палітычны патэнцыял і трэба яго развіваць.

**Гутарыў Зыміцер  
Панкавец**

# Тры лісты пра ідэалёгію

Я бачыў у сеціве водгукі на працэс майго звалнення. Хачу падзякаваць за салідарнасць і паведаміць, што гэты працэс паспяхова завяршыўся — я ўжо на волі.

Дарагі мае паплечнікі на фронце ідалягічнае барацьбы, калі ласка, не абрахайце Галіну Іванаўну. Я хацеў бы падыскутаваць з ёю наконт ідалягічных праблемаў, але яна ўхіляецца. Мо хтосьці з адэптаў дзяржаўнае ідэалёгіі яе падменіць?

**Гэнік Лойка**

Адкрыты ліст  
дырэктару СШ №185 Юрцэвіч Галіне  
Іванаўне  
настаўнік скульптуры Лойка Генадзь  
Станіслававіч

Шаноўная Галіна Іванаўна!

На мой погляд, намеснік дырэктара па ідалягічнай працы, Святлана Віталеўна Розум, не спраўляеца са сваёй місіяй даносіць і тлумачыць нам, настаўнікам ды вучням, мудрасць дзяржаўнае ідэалёгіі. Ідэалёгія — гэта, як я разумею, стройная систэма поглядаў, паводле якой можна растлумачыць любую жыццёвую зьяву. Аднойчы, 21 лютага, калі я вывесіў у фае нашай школы віншаваньне з Міжнародным днём аховы роднае мовы, Святлана Віталеўна зрывала гэны плакат. Зрывальцы дык яна зрывала, але даць уцымнае тлумачынне сваім дзеянням паводле ўсёмагутнай дзяржаўнай ідэалёгіі не змагла. Адказ кшталту «Нельзя! Разве вы не понимаете?» мяне — чалавека з вышэйшай адукацыяй за плячыма — абсалютова не задавальняе. Я прымаю толькі аргументаваныя адказы. Таму я звяртаюся да Вас, больш высокапастаўленага дзяржаўнага чыноўніка, — будзьце ласкавыя, растлумачце мне некаторыя рэчы з вышыні дзяржаўнае ідэалёгіі.

Мы, беларусы, маем дзень 25 Сакавіка. Нягледзячы на тое, што Вы, Галіна Іванаўна, гадаваліся не ў Беларусі, як гісторык, Вы мусіце ведаць, што ў гэты дзень 1918 г. Беларуская дзяржава дакументальнай азначыла сабе шлях — НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ. Вы гэта ведаецце. Бо гэта — гісторычная праўда. Іншая справа, што, магчыма, гэта не выклікае ў Вашым сэрцы анікага водгуку. Але паверце мне на слова, для нас, беларусаў, гэта — съвятыня, гэта —

вельмі, вельмі, вельмі важны дзень. А называць Днём незалежнасці 3 ліпеня — гэта папросту гістарычнае мана. Бо ў той дзень беларусы не прымалі курсу на незалежнасць. Тады ў беларусаў быў толькі адзін курс — «На Берлін!»

Галіна Іванаўна, растлумачце мне, калі ласка, з пазыцыі дзяржаўнае ідэалёгіі, чаму Дзень абаронцаў айчыны адзначаецца менавіта 23 лютага? Вы, як настаўніца гісторыі, пэўна, дабіваецца ад беларускіх вучняў, каб яны ведалі на памяць даты бліскучых перамог беларускага зброю: 15 ліпеня і 8 верасня. Няўжо штосьці больш слáунae зъдзейснілі нашыя мужчыны 23 лютага? Наколькі я ведаю, у гэны дзень у часы нямецката-фашыстоўскае акупацыі ўтварыўся нейкі батальён Беларускай войсковай сапомочы. Але ж, згадзіцесь, гэта не нагода нават для таго, каб проста выпіць, ня кажучы ўжо пра Святыя Усія Краіны. Цi, можа, у аснову Дня абаронцаў беларускай айчыны легла дата з гісторыі іншай, суседнай, дзяржавы? Тады гэта будзе ідалягія каляніяльной, а не суверэннай дзяржавы.

Падвядзэм вынікі. Святыя, заснаване на гісторычнай праўдзе, мае канструктыўныя характеристар. А святыя, заснаване на гісторычнай мане — дэструктыўныя. А як на гэта глядзіць дзяржаўная ідэалёгія? Спадзяюся, што дзяржаўны чыноўнік Вашага рангу здолны даць мне кампетэнтны адказ. І яшчэ адно пытаныне: чаму маё імкненне данесці дзецям праўду Вы называеце «вовлечением детей в политику»?

З павагаю,  
Генадзь Лойка.  
19 сакавіка 2008 г.

Дырэктару СШ №185 Юрцэвіч Галіне  
Іванаўне  
настаўнік скульптуры Лойка Генадзь  
Станіслававіч

## ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЦЫДУЛКА

Шаноўная Галіна Іванаўна!

Я не выконваю некаторых Вашых вусных загадаў. Гэта праўда. Вы, як кіраўнік школы, часам робіце мне заўгарі пра зьнешні выгляд цi яшчэ пра што. Я прымаю іх да ведама і стараюся выправіцца.

**Гэнік Лойка**

скульптар, аўтару пленэру «Легенда з пяску», данідаўна — настаўнік скульптуры менскай сярэдняй школы №185 з архітэктурна-мастацкім ухілам. Яму пачалі пагражаць звалненнем з працы пасля таго, як ён паведаміў вучням гістарычныя факты, звязаныя з 25 Сакавіка. Кіраўніцтва СШ №185 характарызуе гэта як «вовлечение детей в политику».

Так і павінна быць у калектыве людзей, якія рэгулююць свае працоўныя адносіны контрактам. Але ёсьць рэчы, якіх я прынцыпірова не могу зрачыся. Гэта — нацыянальныя съвятыні. Найперш, мова, беларускія — белы сцяг, герб «Пагоня», Дзень незалежнасці 25 Сакавіка. Я іх шанаваў, шаную і буду шанаваці. Тут Вы гатовыя падхапіць: «Ну і шануй сабе на здароўе. Толькі на адлегласці 5 мэтраў ад нашай школы. Не, не 5, а 50 мэтраў. І нахват не 50, а 150 мэтраў ад тэрыторыі школы — такі закон дзяржавы. Паважай законы дзяржавы, якая табе дас заплату». Галіна Іванаўна, Вы цудоўна ведаецце, што за 150 мэтраў нашай школы пачынаюцца 150 мэтраў суседнія, таксама дзяржаўнай школы. І Вы, як прафесійны дзяржавы, мусіце дбаць пра дзяржаўныя законы, а гэта значыць, забараніць мне і там. І далей. І яшчэ далей, і ў тым ліку на пляцы Кастуся Каліноўскага. Карцей кажучы, Вы мне дазваляеце шанаваць свае нацыянальныя съвятыні толькі на ўласнай кухні. Сядзі там у куточак ды размаўляй сабе на сваёй беларускай мове колькі ўлезе. І пры гэтым: «Я не вінаватая. Бо я ж сама ўсё гэта прыдумала. Такія законы дзяржавы. Дзяржава заўжды была машынай — што? — прымусу». Чаму Ваша дзяржава такая налюдская, у сэнсе, бястварая? Чаму ніхто на можа ўзяць на сябе асабістую адказнасць, нібы на Нюрнберскім працэсе? Чаму мы маем факт зынішчэння помніка беларускага дойлідства, але ня можам знайсці будаўніча-рамонтную арганізацыю, якая гэта ўчыніла? А вось маладафронтавуцца, які напісаў беларускім на плоце «Жыве Беларусь!», садзяць у турму на самы вялікі тэрмін, які дазваляеце Вашыя дзяржаўныя крымінальныя законы, за не-папраўны ўрон гораду і дзяржаве. «Чаму ты засмуціўся? І чаму панік твар твой? Калі робіш добрае, то цi не падымаеть твару? А калі ня робіш добрага, то ля дзявярэй грэх ляжыць; ён вабіць цябе да сябе, але ты пануй над ім», — так сказаў Бог Каіну, працягнёчка за мой уласны пераклад. Каравацей, апроч Вашых дзяржаўных законаў ёсьць яшчэ і Божы суд (лаважаеце Лерманава?) і закон сумлення. Калі сумленне мне падказвае паступіцца іначай, чым запісаны ў Вашых дзяржаўных законах, што ж — гэта хіба апошніх. Я буду размаўляць па-беларуску, калі б нават застаўся адзіным на гэтай зямлі сярод тых, хто ўжо зьнішчыў беларускую мову. Але я не адзіны. Нам сёньня ўжо недастаткова размаўляць між сабой на сваёй мове. Мая місія такая — прыкладзіць ўсе намаганні, каб беларуская мова жыла на беларускай зямлі. Гэта значыць, каб ня толькі я, але ўсе на Беларусі размаўлялі па-беларуску. Такі закон Божы. Бог даў нам гэтую зям-



АРЦЕМ ПЛЯВА

лю і гэтую мову. І скажу Вам шчыра, падняшы твар, — не стрымаюць мяне Вашыя «150 мэтраў». Нацыянальныя сьвятыні ня могуць належаць мне аднаму. Я іх буду несыці і прапагандаваць усёй нацыі і паўсюль на Беларусі, як дазваляе мне сумленье.

Дарэчы, а Вашае сумленье дазваляе Вам настолькі не паважаць нашу нацыю, каб, займаючы дзяржаўную пасаду, не валаць першай дзяржаўной мовай?

Такім чынам, 17 сакавіка я зноў віншаваў тымі ж улёткамі беларусаў (дарослых беларусаў) са съвятам Незалежнасці. Гэта адбывалася пад адкрытым небам Беларусі. Я перапыніў свае віншаваньні, бо трэба было ісьці на ўрок на замену.

Карыстаючыся выпадкам, віншую і Вас, Галіну Іванауну, з такім вясновым Днём незалежнасці! Зычу Вам волі, гэта значыць, свабоды і моцы духоўнай. Усё будзе добра. Вясна ідзе.

20 сакавіка 2008 г.

Дырэктару СШ 185  
Юрэвіч Галіне Іванауне  
настайнік выяўленчага мастацтва  
Лойка Генадзь Станіслававіч

#### ЗАЯВА

Перш чым папрасіць Вас скасаваць мой контракт, хачу крыху падзяліцца думкамі ад кніжкі, якую Вы мне парэкамэндавалі — «Основы идеологии белорусского государства. Пособие для учителей. 2005». Я зразумеў, чаму Вы далі мне самому чытаць, каб не інтэрпретаваць дзяржаўную ідэалёгію асабіста, пазіраючы мне ў очы. У кніжцы так прыгожа напісаная, што дзяржава павінна «захаваць» адкрытае, справядлівае правядзенне выбараў». Але ж у реальнym жыцці мы з Вамі самі ўдзельнічалі ў гэтым практэсе і цудоўна ведаем, што за выбары былі. «Кожнаму ча-

лавеку гарантуецца свабода меркаваньня, перакананьня і іх свабоднае выражэнне», — добра прачытага такое ў кніжцы. Але яшчэ лепш, каб такога не пабачыць у реальнасці ў сваёй дзяржаўной установе. Бо дзяржава ў асобе больш высокапастаўленага органа — РАА — пільна адсочвае сваю «гарантую»: «Чаму ў вашай школе ўсё ўяшчэ працуе чалавек, які на сходзе адзіны прагласаваў «супраць»?!

І Вы, Галіна Іванауне, шчыра верыце, што галасаваць «супраць» можа толькі замбіраваны або куплены за даляры чалавек. А вось людзі, купленыя за дзяржаўную зарплату, якія спажываюць толькі інфармацыйную прадукцыю Беларускага тэлебачання, якія мысьльяць адноўлькава ў рэчышчы дзяржаўнае ідэалёгіі і галасуюць «за» — гэта норма. Не, шаноўная Галіна Іванауне, настайнік (Вашыя падначаленныя) — людзі шырокага кругагляду, творчыя, разумныя. Я гэта ведаю знутры. А яшчэ я ведаю, што яны хлусяць, г.зн. галасуюць адзінагалосна, толькі пад ціскам бязлітаснага дзяржаўнага апарату, пад страхам рэпресіі. Іншая справа — навошта Вашай дзяржаве хлусні? На такой хлусні ў свой час трymалася КПСС. А вынік?

Адзін настайнік Вашай школы не напісаў плану ўроку, не забясьпечыў наўнікаў вучня на ўроку, карацей, учыніў вытворчае злачынства. Але гэта ня выклікала ў дзяржавы такія рэакцыі, як заклікі гэтага ж настайніка да сваіх вучняў адсвяткаваць нацыянальнае съвята. Тут жа прыбыў чыноўнік з раёну, сабраліся ўсе завучы, як быццам быў учынены замах на дзяржаўную бясспеку! І пры гэтым чытаем, што ў «Канстытуцыі замацаваны прынцып палітычнага і ідэялагічнага плюралізму», кажам, што ў нас няма палітычных рэпресій. Я таксама не патрапляю пад рэпресіі за свае ідэялагічныя погляды — я пішу гэтую заяву на звольненьне добраахвотна.

Вы, Галіна Іванауне, шчыра зьдзіўляецца: «Дзяржава яго вырасціла, выгадавала, напала, дала адкукацыю бясплатную (!), працу, добры заробак, кватэрну новую!.. Што яшчэ трэба?»

— ...Каб што? — хачеў бы працягнучы Вашу фразу пытаньнем. — Што яшчэ дзяржаве трэба зрабіць, каб я забыў сваю беларускую мову? Каб адрокся ад нацыянальных сымбалій? Каб не заклікаў сваіх вучняў на съвяткаваньне Дня незалежнасці роднай нацыі?

Вы кажаце, што сутнасць дзяржаўной ідэалёгіі — гэта дабрабыт грамадзянаў. З гэтым цяжка не пагадзіцца. Чарка і скварка — і электратрат куплены. Але гэта не арганічная. Наколькі я ведаю, дзейнасць нарвэскай дзяржавы таксама скіраваная ў тое ж рэчышча. З адной толькі розніцай: і скварка там тлусцінейшая, і чарка паднейшая. І галоўнае, дзяржава дасягае гэтага не амонаўскім дружкамі, заганяючы тытульную нацыю кудысьці на Банголор, а зусім наадварот. Калі нарвэжац хоча адзначыць нацыянальнае съвята, дык дзяржава дзеля яго ўпрыгожвае самыя цэнтраль-

ныя праспекты і пляцы.

Я кажу пра нацыянальнае як пра традыцыйнае этнічнае, а Вы, Галіна Іванауне, напэўна, укладаце ў гэтае слова зусім іншы сэнс. Прынамсі, у Вашай кніжцы беларускім нацыянальным лічыцца выключна прыналежнае дзяржаве. Савецкі патрыятызм узяты за эталён. Беларускага савецкага вельмі мала засталося ў гісторыі, амаль усё пахаванае ў Курапатах. Астатнія — этнічнае, а не савецкае. Ня дзіва, што Вашая ідэалёгія панічна баіцца Беларускага Адраджэння. Я згодны з Вашай кніжкай, што «могучы быць політнічныя нацыі. Такое разуменне нацыі замацоўвае ААН». Гэтакія нацыі склаліся, у асноўным, на землях Амэрыкі ды Аўстраліі, дзе вынішчылі абарыгенаў. Савецкі Саюз 70 год ствараў такую політнічную нацыю, ды на здолеў. Так і не змаглі гэта называць нацыяй, а ўсяго толькі — «новая супольнасць савецкі народ». А Вы, значыць, працягваеце гэты гіблы практэкт. Хочаце збудаваць савецкую нацыю на асобна ўзятай зямлі. І назва неблагая — «Белоруссия». Але каб збудаваць тут свой савок, Вам праста неабходна зьнішчыць усё беларускае. Якраз гэта Вы і робіце: парвалі бел-чырвона-белыя сцяг, скінулі «Пагоню», падмянілі Дзень незалежнасці, на чарзе — штрафы за напісаныя беларускаю моваю. І вучні Вашыя — дзецы беларусаў — павінныя заўбыць, што яны беларусы. Вы вучніце іх ня ведаць, не паважаць і ненавідзець родныя съвятыні. Вы гадуеце янычараў. І ня можаце паступаць іншай.

Я ж не хачу ўдзельнічаць у гэтым практэсі. Таму прашу Вас скасаваць працоўны контракт са мною паводле згоды бакоў. Хачу скіраваць свае сціплія здольнасці на Адраджэнне нацыі, а не на яе зьнішчэнне.

І красавіка 2008 г.

**Ад Рэдактара.** Скіраваць здольнасці на Адраджэнне нацыі можна, калі ты працяш зь дзецимі, а не калі ты сядзіш удома. Таму мы мяркуем, што сп.Лойка няслушна дзейнічаў у гэтым съвятыні. Пра якую «згоду бакоў» ён кажа, калі тут выкручваюць руکі? Заўвагі на ягоны адрас таталітарны і анатыбеларускія на сваім зъмесце. Свабода перакананьня ў проста гарантуюцца беларускімі законамі, яна вынікае з саміх прыродных правоў чалавека. Людзі *naissent et demeurent libres en droits*, нараджаючы і застаючы свабоднымі ў сваіх правах, як сформулявалася ў Дэкларацыі правоў чалавека і грамадзяніна яшчэ Французская рэвалюцыя. Кожнае прымусавае звольненьне — гэта дакумент пра скажэнне закону і прыватызацыю ўлады адной групоўкай. Але кожны такі горды сыходу знак пратэсту — гэта проста горды сыход.

Рэпартаж Ірыны Мірскай зь вёскі Паланэчка (Баранавіцкі раён).



#### Паланэчка

вёска ў Баранавіцкім раёне, 35 км ад Баранавічай. 612 жыхароў (2005 г.).

Вядомая з XVI ст. як гарадок.

Належала Дуцяцкім-Рудамінаўым, пасля Радзівілам. У 1751 г. у Паланэчцы быў збудаваны драўляны касыёл Св.Юр'я. У к. XVIII—  
п. XIX стст. Радзівілы збудавалі тут, на беразе ракі Зьмейкі, палац у стылі клясыцызму, у якім была вялікая бібліятэка, архіў, калекцыя твораў мастацтва. Палац быў двухпавярховы, з прыбудаванымі па бакох аднапавярховыімі флігелямі. Побач зъмішчаліся капліца, аранжарэя, уязная брама, млын. Парк рэгулярна-пэйзажнага тыпу ўпрыгожвала сыштэма сажалак.

За саветамі ў палацы зъмясьцілі школу-інтэрнат, у канцы XX ст. у будынку абрынулася страха. З той пары ён стаіць закінуты.



## Палац Радзівілаў і касьцёл Святога Юр'я





## Не чакалі? «Нафтан» лідзіруе

Пасыль другога туру чэмпіянату Беларусі па футболе на дэльце верхня прыстукі ўзышлі наваполацкі «Нафтан» і дэбютант чэмпіянату мікашэвіцкі «Граніт». Турнірная табліца мае наступны выгляд: «Нафтан» — 6 пунктаў, «Граніт», «Дынама» (Менск), «Гомель», «Шахцёр», «Віцебску», БАТЭ — па 4, МТЗ-РПІА, «Савіт» — па 3, «Лякаматыў» — 2, «Нёман», «Тарпэда», «Дняпро», «Смаргонь» — 1.

## На Сьветлагоршчыне абрабавалі царкву

Зламысьнікі ўлезлі ў недабудаваны храм вёскі Узняж Сьветлагорскага раёну і скрапі абрэзы Хрыста Збаўцы, Багародзіцы, Казанскай Божай Маці. Міліцыя знайшла скрадзене ў схованцы, за паўкілемэтра ад царквы. Пашукі зламысьнікаў працягваюцца.

## Каля Дораў перакуліўся верталёт

У Валожынскім раёне пры ўзыліце перакуліўся верталёт КА-26, 1974 г. в. Здарэньне адбылося каля вёскі Доры. На борце знаходзілася 700 літраў сродку для апрацоўкі палёў. Пацярпелых няма.

## Нягеглы самагубца

На Менскую акружную выйшаў п'яны чалавек і кінуўся пад мікраутобус, але кіроўца здолеў вывернуцца. Тады кінуўся пад «СіграЗ», але кіроўца пасыпей скінуць хуткасцю. Хлапец кінуўся пад «Таёту». У выніку — чэрепна-мазгавая траўма і пералом галёнкі. Развівіцца з жыццём ён хацеў пасыля спрочкі зъ сяброўкай.

## Месца для цэнтра Эўропы вызначыў гарвыканкам

У Беларусі зьявіцца чарговы цэнтар Эўропы. Навукоўцы з РУП «Белкосмаагедэзія»

прыйшлі да высновы, што ён знаходзіцца ў Полацку.

Нарада ў гарвыканкаме пастанавіла, што знак, які сымбалізуе цэнтар Эўропы, будзе ўсталяваны ў скверы на праспэкце Маркса, між гатэлем «Дзівіна» і паштамтам. Адкрыццё адбудзеца ў Дзень гораду, 31 траўня.

**Мікіта Зымітраў,  
Народныя навіны  
Віцебска**

## Трывожная цішыня у пензенскай пячоры

Пустэльнікі, якія засталіся ў пячоры ля сяла Нікольскае ў Пензенскай вобласці, не кантактуюць з вонкавым светам. Адзін з тых пустэльнікаў, якія выйшлі на паверхню, сказаў, што ў пячоры магло адбыцца масавае забойства. Чакае афіцыйнай праверкі й навіна пра сымерць у пячоры дэльвю пустэльнікі, у тым ліку напай суічынніцы. Пад замлёй застаюцца 11 чалавек.

## На дом беларускі ўпала ізраільская бомба

13 красавіка ізраільская авіяція разбомбіла дом у сёктары Газа, у якім жыла грамадзянка Беларусі з мужам-палестынцам і трывма дзецьмі. Ніхто не пацярпеў. Мэтай лётчыкаў быў суседні дом, дзе жыве палявы камандзір групойкі «Брыгады мучанікаў Аль-Акс».

## За пералёт мяжы цяпер будуть саджаць

Палата прадстаўнікоў прыняла змены ў Крымінальны кодэкс. Прадугледжваецца крымінальная адказнасць за наўмыснае незаконнае перасяччынне граніцы з выкарыстаннем мэханічнага транспартнага сродку, паветранага судна. Раней за пералёт мяжы каралі ў адміністрацыйным парадку.

**Зыміцер Панкавец;  
паводле БелАПАН,  
«Звязда», радыё  
«Рацыя», БЕЛТА, Life.ru**



ЮЛІЯ ДАРАШКЕВІЧ

**Модныя дзеци. Дэманстрацыя ўзору новай школьнай формy на Міжнароднай выставе-кірмашы па аптовым продажы вырабаў тэкстыльнай і лёгкай прамысловасці ў Менску.**

# Ноч доўгіх губарэвічаў

Уразілі навіны з Варвашэні пра выключэнне з партыі актыўіста Губарэвіча за контакты з палітызанымі NGO (чытай — «Рух «За Свабоду»). Вось будзе прыкольна, калі лідэрам франтавікоў спадабаецца працэс чысткі партыі. Фэльетон Лёліка Ушкіна.

Офіс партыі БНХ. Кіраўніцтва: сп. Б-ка і В-кі.

**Сп.Б-ка:** Такім чынам, на разгляд кіраўніцтва выносіцца рэзалюцыя пра выключэнне з партыі БНХ сп.Івацкевіча за анарха-губарэвічайскі ўхіл. Хто за?

Сп.Б-ка і В-кі ўздымаюць руکі.

**Сп.Б-ка:** Адзінагласна.

**Сп.В-кі:** Ну вось! Нарэшце мы ачысыцілі партыйныя штрагі ад унутраных ворагаў — усіх палітызаных NGOшнікаў. Сябрамі БНХ засталіся толькі Вы, калега, і я. Цяпер, нарэшце, мы зможам заняцца сапраўднай эфектыўнай барацьбой супраць дэспатычнага рэжыму.

**Сп.Б-ка:** Даўно ўжо пара, калега. Якія ідзі?

Маўчаныне.

**Сп.В-кі:** А можа, яшчэ сярод нас засталіся некаторыя прыхільнікі губарэвічайскага рэвізіянізму, ну хоць бы губарэвічайскія сацыял-рэфарматы.

**Сп.Б-ка** (ажыўляючыся): Не

выключаю, калега. Не выключаю. Што Вы, дарэчы, рабілі 19 сакавіка 2006 году?

**Сп.В-кі:** Здаецца, быў на Каstryчніцкай.

**Сп.Б-ка:** Іншымі словамі, удзельнічалі ў мітынгу лідэра палітызаных NGOшнікаў. Дык гэта ж характэрны выпадак апартунізму і фракцыянизму. Я дэталёва апісаў яго ў сваіх капитальных брошурах «Хто вінаваты? — Губарэвіч» і «Што рабіць з Губарэвічам?».

**Сп.В-кі:** А што Вы рабілі ў той самы вечар?

**Сп.Б-ка:** Быў на Каstryчніцкай.

**Сп.В-кі:** Пашаўся, рэвізіяніст! Гэта ж тыповая здрада справе партыі. Я акцэнтаваў увагу на гэтым моманце ў сваёй фундамэнтальнай працы «Дзіцячая хвароба Губарэвіча ў кансэрваторыі». Патрабую вынесыць на разгляд кіраўніцтва партыі рэзалюцыю аб выключэнні сп.Б-ка.

**Сп.Б-ка:** Я ўсю чаргу патрабую вынесыць на разгляд кіраўніцтва пытаныне пра выключэнне сп.В-кі.

Паглядзіце, чым ён займаецца. Адсюль адзіны крок да губарэвічайскага манахісцкага ўхілу. Хто за? (уздымае руку)

**Сп.В-кі:** Я супраць! Вы абламаліся: няма большасці. А хто за тое, каб сп.Б-ка паклаў белет на стол? Я — за! Так — Вы супраць. Такім чынам, зноў няма большасці. Ведаеце, ні халеры мы ня прымем таго расчэння. Здаецца, трэба кагосці вярнуць у партыю, каб нас было як мінімум трох і была тэхнічная магчымасць большасці.

**Сп.Б-ка:** Давядзенца. А каго? Можа, Марачкіна?

**Сп.В-кі:** Вы што? Гэта ж тыповы адэпт камуністычнага ўхілу. Ён так і не закансігтаваў маю капитальную распрацоўку «Хто такія палітызаны NGOшнікі і як яны змагаюцца з нацыянал-дэмакратамі». А што калі Франак?

**Сп.Б-ка:** Ха-ха-ха. Вы ж ведаеце, за што яму далі высыпятка з БНХ. Ён дагэтуль ня здаў заліку з маёй фундамэнтальнай працы «Губарэвіч як найвышэйшая стадыя Губарэвіча».


**Сп.Б-ка:** Блін, а болей кандыдатур я і ня ведаю. Усе іншыя — куды ні плюнь — адзіндыя антыпартыцы.

**Сп.Б-ка:** Пачакайце, здаецца, я ведаю фрыка, які ня меў контактаў з палітызанымі NGOшнікамі. (*Набірае нумар*). Алё, вітаю! Гэта зь сядзібы. У мяне да вас цікавая працянова, Аляксандар Рыгорыч...



**Дапамажы князю Танаку адшукаць  
чароўную князёўну. Будзь пільны,  
бо на тваім шляху сустрэнуцца  
перашкоды - цёмны лес, магутны  
зубр і нават цмок!**

**А можа, табе пашчасьціць  
адшукаць схаваны скарб?**



Капітан Танака ©

**КАНЦЭРТ****Neuro Dubel**

23 красавіка а 19-й у «Рэактары» (вул. В.Харукай, 29) — вялікі сольны канцэрт Neuro Dubel. Т.: (029) 671-58-65, (029) 254-49-09

**ІМПРЭЗЫ****Вечарына музыкі і паэзіі**

24 красавіка (чацьвер) у менскай бібліятэцы № 5 (вул. Казлова, 2) адбудзеца вечарына музыкі і паэзіі, прысьвеченая Сусветнаму дню кнігі. Бяруць удалі барды Натальля Пушкарова, Павел Кузіч, паэты Зыміцер Вішнёў, Рагнед Малахоўскі, Юлія Новік, Ганна Федарук, Віка Трнас. Пачатак а 18-й. Уваход вольны.

**Галіяфы**

29 красавіка (аўторак) у вялікай залі Дома літаратара (вул.-Фрунзэ, 5) адбудзеца прэзентацыя выдавецтва «Галіяфы». У межах праекту будзе прадстаўленыя кнігі: «Мільяд удараў» Юр'я Станкевіча, «Эксыстэнцыйны пэйзаж» Вікі Транас, «Забі ў сабе Сакрат!» Веры Бурлак і Віктара Жыбуля, «Сто да-рог» Уладзімера Несцяровіча. Пачатак а 18-й. Уваход вольны.

**ТЭАТРЫ****The Table**

Польскі інстытут АРТ-ПРОект запрашае 19 красавіка ў Берасцейскі абласны тэатар лялек, 20 красавіка — у менскі Палац прафсаюзаў (пачатак а 19.00) і 22 красавіка ў Магілёўскі абласны драматычны тэатр (пачатак а 18.30) на аўдыёспектакль The

Table — праект калектыву KARBIDO. Т.: (029) 626-77-78, (029) 776-25-15

**ВЫСТАВЫ****Павал Татарнікаў**

Да 22 красавіка ў Мастацкім музэі можна пабачыць выставу акварэлі маладога мастака-графіка, ляўрэата Міжнароднага біенале ілюстрацыі ў Брэтыславе (2001) Паўла Татарнікаў «Бела-шэра-златое». У экспазыцыі прадстаўленыя каля 40 твораў мастака.

**Гагарын у «Падземцы»**

Да 20 красавіка ў арт-галерэі «Падземка» (пр. Незалежнасці, 43) працуе выставка мастака і музыкі Васіля Пачыцкага, вядомага як Вася Гагарын. Госьці галерэі ўбачаць галоўных герояў савецкага часу — заваёунікаў касмічнай прасторы...

**Вандроўкі нэўрахірурга**

У Музэі сучаснага мастацтва (пр. Незалежнасці, 47) да 30 красавіка працуе фотавыставка Алляксандра Кандыбы «Дарогі...». Аўтабаны і ветракі, берлінская тэлевежа, галіндзкія масты, аўстрыйскія ровары, беларускія вёскі альбо сланечнікі Украіны — каля 30 фатаздымкаў розных гадоў, злучаныя ў адзін праект. А.Кандыба больш вядомы не як фотамастак, а як доктар-нэўрахірург, загадчык аперацыйным блёкам Эспубліканскага наўкукова-практычнага цэнтра трауматалёгіі і артапедві.

**Не забудзьцеся пашпарт з праціскай**

У Мастацкім музэі да 25 траўня

**КІНО НА ВЫХОДНЫЯ****«Зыніклая імперыя»**

**Зыніклая імперыя** (Ісчезнущая империя)

Расея, 2008, каліяровы, 105 хв.

**Рэжысэр:** Карэн Шахназараў

**Ролі выконваюць:** Аляксандар Ляпін, Лідзія Мілюзіна, Іван Купрэнка, Ягор Бараноўскі, Армэн Джалгарханян, Уладзімер Глын, Вольга Тумайкіна

**Жанр:** гістарычна мэлядрама, трагікамэдый

**Адзнака:** 5 (з 10)

1973 год. Пачатак застою савецкай імперыі. Абібок Сяргей (Аляксандар Ляпін) вучыцца на першым курсе, але з большага гуляе на п'янках зь сібрамі Сыцёлам і Косьцем. Людміла (Лідзія Мілюзіна) — аднаўкурсніца Сяргея, у яку герой закаханы. Але пацүццям лёгка згубіцца, а імперыі — зынікнуць.

Карціна Карэна Шахназара — гэта «Кур’ер» 1970-х і адказ на балабанайскі «Груз 200». Як і ў «Грузе 200», старанная рэстаўрацыя эпохи: фарцюка, джынсы, падпольныя «бітлэ», плякаты пра «Славу КПСС», на якіх ніхто не зважае, кніжныя дэфіцит, кружлікі, лекцыя пра Леніна.

Але, у адрозненіе ад Балабанава, Шахназару не карыстаецца прыёмамі сацыяльнага хорагу. Ягоная тэрыторыя — прыватныя чалавечыя пацүцці, а найлепшы жанр для іх уласаблення — трагікамэдый. Героі робяць на тое — і трапляюць не туды. Замест «Ролінгаў» — падметныя Чайкоўскі, замест прымірэння — гулянка ў рэстарацыі, замест вясельля — чужое дзіця і разрыў на заўжды. У трагікамэдый Шахназара — съехавыя вязні.

Ёсьць годны дарэвалюцыйны дзед (Армэн Джалгарханян), але яму застанецца нядоўга, ёсьць камуністычны маразм — які на муляе вока; ёсьць «Іван Васільевіч, які змяненне прафесію» і камэдыйныя залёты на лекцыі па фальклёры.

Героям «стабільнай эпохі» няма куды рухацца — і няма пра што марыцца. Каханыне загубленае

інфантыльнасцю і бязвольнасцю, трагікамэдый агулуха ў камуністычна-тэданістычнай атмасфэры 1970-х. Савецкая імперыя яшчэ не засыпаная пяскамі, але мёртвая пляцоўка ўжо ёсьць.

Фільм Шахназара — наўмысна вялы, сумны і апатычны. Ён цалкам адпаведны эпосе зыніклай імперыі, якую адэкватна здолыў ацаніць тыя, хто помніць застоіныя часы.

**Андрэй Расінскі**

**КІНАФАРМАТ «4Х4».**

У новым кінафармате «4Х4» (прайдзе з 17 па 20 красавіка) — італьянскі «Новы сьвет» Эмануэль Крылаэз, драма «Згубленыя ў Пэкіне», камедыя «Грушчобнія шпациры», брытанская драма «Выкупленне» Джо Райта. Варта паглядзець «Новы сьвет» — касцюмна-мэлядраматычныя прыгоды эмігрантаў у Амерыцы і пыхалягічны фільм «Выкупленне» (20 узнагародаў і 60 наўмінатаў). Сюжэт: злая дзячынка адпраўляе ў турму каханка сваёй сястры.

**Андрэй Расінскі**

# пра-бел / пра-сьвет


Эсэстыка • Крытыка • Рэфлексіі



Чалавече і палітычнае: Пашкевіч .....	21
Тры лісты пра ідэалёгію .....	24
Паланечка. Блізкая Бацькаўшчына. Фотарэпартаж Ірыны Мірскай .....	26

## КАЛІ Б...

...сьвет існаваў за вэрсіяй тыбэцкіх будыстаў, рэпрэсіі супраць якіх з боку Кітаю падтрымалі Менск і Масква, заклікаўшы не байкатаваць пэкінскую Алімпіяду



МАЛЮНАК Г. ТЭКСТ ЛЕПІКА УШЧИНА

— М-да, Уладзімір Уладзіміравіч, калі б не пракалоліся тады з байкотам, маглі б перарадзіцца больш прывабнымі істотамі, скажам, матылямі або паўлінамі.

## ЖАРТ

Надпіс на этикетцы: «Рэспубліка Беларусь. Альлагольныя вы рабы».

[abrykos.livejournal.com](http://abrykos.livejournal.com)



## А ТЫ ПАДПІШЫСЯ!

Каб рэгулярна атрымліваць «Нашу Ніву», проста паведаміце ў Рэдакцыю свой адрас. Адначасова Рэдакцыя зьвяртаецца з просьбай ахвяраваць на выданье. Дэталі — старонка 17.

- Таварыства беларускай школы запрашае навучэнцаў 8 — 11 клясаў паўдзельнічаць у конкурсе міжнароднага вучнёўскага праекту «Распавядзі мне пра мяне». Пераможцы конкурсу возьмуть удзел у здымках фільму пра жыцьцё сваіх аднагодкаў у Літве, Польшчы, Нямеччыне і іншых краінах Эўропы.
- Конкурснае сумоўе пройдзе 23 і 30 красавіка з 16-й да 18-й у памяшканьні Таварыства беларускай мовы па адрадзе: Менск, вул. Румянцава, 13.
- Даведкі па тэлефоне: (029) 273 32 68.

## ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

### ЖЫТЛО

Маладая беларускамоўная сям'язь дзіцем 6 гадоў зыне адноснане прыстайнае жыцьло ў Менску альбо пад Менскам (каб часта хадзіці электрастрыція ці аўтобус). Разглядаючы УСЕ варыянты. Т.: (029) 198-32-51

Прадам за 37 тыс. ліціша (влякі драўляны дом, аблакдзены цаглай (недбуда на 40%), знаходзелем 6 сотак (1 км. ад МКАД)). Ёсьць электрычнасць, вада (сезонная), хуткай пэрспэктыўа газу, крама, ходзяць менскія аўтобусы ды маршруткі. Т.: 8-029 576-74-29.

### ПРАЦА

Шукаю дывераў для распаюсіду па краіне беларускіх аўдыёкнігаў. Т.: (029) 944-83-55, e-mail: Guk\_kniga@tut.by

### ПЛІТА

Аддам газавую пліту ў добрым стане. Унова: сама — вынас і вывез. Т.: 200-45-04 (увечары), (029) 672-55-09

### ВАШ РОД

Дапаможам праверыць шляхетнасць Вашага роду. Рэканструкцыя фамільнага гербу. Т.: (029) 753-91-96, для лістоў: а/c 195, 220030, Менск, Беларусь. alesknigi@mail.ru

### СЯБРОЎСКІЯ ПАДАРОЖКІ

Запрашаем у падарожжа 20 красавіка (нядзеля): Сынкавічы — Слонім — Альба — Жыровічы — Ружаны — Косава; 8 — 11 траўня: «Скарбы Закарпацьця»: Ужгарад — Мукачав — Навікія — Сярадзяя. Т.: (017) 292-54-58; (029) 622-57-20; 509-12-16; 110-19-28

## «НН» СТО ГАДОЎ З ВАМИ

Ёсьць у гаспадарцы такія работы, што праpusыці дзён колькі, то і работа ная спорна, і карысьці зь яе мала.

**«Наша Ніва» №15.1908**

# Наша Ніва

незалежная газета

заснаваная ў 1906, адноўленая ў 1991  
галоўныя рэдактары «Нашай Нівы»:  
З.Вольскі (1906), А.Уласаў (1906—1914),  
Янка Купала (1914—1915), А.Лукшевіч,  
У.Знамяроўскі (1920), С.Дубавец (1991—2000).

сакратарка рэдакцыі Наста Бакшанская  
шэф-рэдактар Андрэй Дынько  
галоўны рэдактар Андрэй Скурко  
мастакі рэдактар Сяргей Харэўскі  
заснавальнік Місцовы фонд выданья  
газеты «Наша Ніва»  
выдавец Прыватнае прадпрыемства  
«Суродзічы»

**АДРАС ДЛЯ ДОПІСАЎ:**  
220050, Менск, а/c 537  
**Tel/fax:** (017) 284-73-29, 8-029-613-32-32,  
8-029-707-73-29.  
**E-mail:** nn@nn.by  
**On-line:** [www.nn.by](http://www.nn.by)

**© НАША НІВА.** Спасылка на «Нашу Ніву» абавязковая. 12 палос форматам А2, 6 друк. арк. Друкарня РУП «Віддзялення беларускім друку». Менск, пр. Ф.Скарбы, 79. Рэдакцыя не нісе адказнасць за звесткі рагічных абвестак. Кошт свабодны. Пасведчанне аб регистрацыі паварычынага выдання №581 ад 14 сакавіка 2007 г., выдадзенае Міністэрствам інформацыі Рэспублікі Беларусь. Юрдычны адрес: 220101, г. Менск, пр. Ракасоўскага, 102-71. РР 3012206280014 у МГД ААТ «Белінвестбанко», Менск, код 764.

Наклад 2239. Газета выдаецца 48 разоў на год.  
Нумар падпісаны ў друк 23.00 16.04.2008.  
Замова № 2060.

Рэдакцыйны адрад: Ракасоўскага, 102-71.